

жкі талісы ў народзе. Ліквідацыя многаўкладнасці ў эканоміцы, безраздзельнае панаванне сацыялістычных форм гаспадаркі—усё гэта стварае ўмовы для далейшага росквіту савецкай дэмакратыі.

На капіталістычным Захадзе фашызуючыся буржуазныя дзяржавы з кожным годам і месяцам усё больш наступаюць на дэмакратыю, знішчаючы яе апошнія астаткі. Савецкая дзяржава з кожным крокам прыбліжаецца да сацыялістычнага грамадства, усё больш будзе ўсю сваю работу на раскрыццё дэмакратыі, на разгортванне самакрытыкі, на глыбокім кантролі ўнутры савецкага апарата. Вось чаму партыя стварыла шырока разгалінаваныя органы партыйнага і савецкага кантролю. Вось чаму і ўнутры партыйнага апарата павінны быць узмоцнены ўзаемны кантроль і крытыка недахопаў.

Расшырэнне савецкай дэмакратыі накладвае велізарную адказнасць на партыйныя арганізацыі. Бо партыя—авангард класа—дае ўзоры дэмакратыі. Бо наша партыя штодзённа вучыць, як прыслухоўвацца к голасу мас, як выкарыстоўваць творчы вопыт мас. Часта дрэнная работа савецкага апарата неразрыўна звязана з адрывам ад мас партыйнай арганізацыі.

Партыя за апошнія гады шмат зрабіла для таго, каб узняць ролю партыйных сходаў, сходаў партыйнага актыва, павысіць актыўнасць усёй партыйнай масы, умацніць самакрытыку ў сваіх радах. Асноўны сэнс арганізацыйнай перабудовы, якую намеріў XVII з'езд,— у тым, каб наблізіць партыйнае кіраўніцтва да мас, каб шыроў разгарнуць унутрыпартыйную дэмакратыю. І колькі-б не перабудоўвалі партыйныя арганізацыі сваю работу, гэта перабудова будзе фармальнай, пустой, калі не захоўваецца выбарнасць, калі партыйны камітэт перыядычна не робіць справядзачы перад арганізацыяй, яго выбраўшай, калі заглушана ці прыглушана самакрытыка.

Ёсць партыйныя арганізацыі, якія ўжо даўно пахваліліся перабудовай, але ў якіх недапушчальна парушаецца выбарнасць, у якіх яшчэ да гэтага часу вельмі папулярна практыка назначэння і «кааптавання» замест выбарання. У асобных пярвічных арганізацыях бывае так, што камуністы нават не ведаюць, хто ўваходзіць у партыйны камітэт,—да таго змяняецца твар гэтага камітэта «кааптаваннем». К прыкладу, у Каменне, Іванаўскай вобласці, за апошнія 15 месяцаў рэзка змяніліся склад бюро гаркома. Палоўна склад бюро складаецца зараз з «кааптаваных» работнікаў.

Другі прыклад. На чэлябінскім

районе партыйны камітэт імя Сталіна па падставе амерыканскага ўсім; членамі кіруючага калектыва. Апытальная практыка ў адносінах важнейшых персанальных вызначэнняў прыводзіць да выпадковых вызначэнняў і да недастатковай ірадуманасці пры вызначэнні таго ці іншага кандыдата. Яна прыводзіць, у канчатковым выніку, да недастатковай адказнасці членаў кіруючага калектыва за ўсю работу калектыва» (А. Жданав) «Урокі палітычных памылак саратаўскага крайкома»).

Самакрытыка—краевугольны камень унутрыпартыйнай дэмакратыі. Сапраўдная дэмакратыя—гэта чуткасць па голасу нізавога работніка, радавога камуніста, беспартыйнага рабочага. Гэта—уменне слухаць, што гаворыць камуніст на партыйным сходзе. Кіраўнікі партыйнай арганізацыі з рысамі чванлівасці і зазнайства, не ўмеючы прыслухоўвацца да голасу мас, не ўмеючы выслухаць нізавога работніка—перастае быць сапраўдным партыйным кіраўніком. Такота роду кіраўнік, як гэта паказвае практыка, замест таго, каб уважліва выслухаць работніка, вельмі часта па поваду і без поваду «прыклеівае» арлыкі ўхіліста, бузацёра і т. д.

Трэба ўмець слухаць людзей, умець чутка аднесціся да любой заявы любога работніка, каго-б гэта заява не закранала. Трэба ўмець слухаць крытыку, якой-бы яна непраемнай ні была і каго-б яна не датычылася, і толькі тады можна крытыкаваць і вучыць другіх.

Партыя даўно асудзіла наскрозь ілжывую тэорыю, што ва ўмовах перамог, ліквідацыі прырываў можна аслабіць самакрытыку. Падобныя тэорыі немінуца прыводзяць да прытулення класовай пільнасці. Такого роду тэорыі немінуца прыводзяць да зазнайства і самасупакоенасці, а нярэдка і да бытавога разлажэння, і тым самым сур'ёзна аслабляюць нашы сілы.

«Сіла большэвізма ў тым імёна і заключаецца, што ён не баіцца прызнаць сваіх памылак. Няхай партыя, няхай большэвікі, няхай усё сумленныя рабочыя і працоўныя элементы нашай краіны ўскрываюць недахопы нашай работы, недахопы нашага будаўніцтва, няхай намячаюць шляхі ліквідацыі нашых недахопаў для таго, каб у нашай рабоце і ў нашым будаўніцтве не было застойнасці, балота, гніцця, для таго, каб уся наша работа, усё наша будаўніцтва паліпшалася з дня ў дзень і ішло ад поспехаў і поспехам» (Сталін).

Захоўваць непарушныя законы ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, развіваць самакрытыку, працаваць апраючыся на даверэ мас,—важнейшыя прынцыпы нашай партыі, якая ідзе на чале мільёнаў к сацыялізму.

(Перадавы артыкул «Правды»).

Правасію суправаджае ганаровым найсковым эскортам, які складаўся з тасцей пяхоты, артылерыі і коніцы. У паветры павольна апісвае кругі эскадрылья самалётаў, адначасна развіталы салот дастойнаму сыну французскага няроду.

За трывой ідуць дзясці тысяч працоўных Масквы, праважачым Анры Барбюса ў апошнюю дарогу.

20 гадзін 55 мін. Жалобны партэж уступае на плошчу Беларуска-Балтыйскага вакзала.

Ад імя камісіі па арганізацыі пахавання тав. Булганін адчытвае жалобны мітынг і гаворыць развіталыя надгробнае слова.

Пасля тав. Булганіна з прамовамі, прысвечанымі памяці Барбюса, выступіў Андрэ Мерці (па даручэнню Выканкома Комінтэрна і ЦК французскай кампартыі) і тав. Міх. Кельцоў ад саюза савецкіх пісьменнікаў. Тав. Булганін закрывае жалобны мітынг.

У вагоне труна ўстаноўлена на высокі пастамент. Вялікі запалены вагон. Па прыроду разнасацца гукі жалобнага шопенаўскага марша. Поезд кратаецца, праважачым гукамі «Інтэрнацыянала». На змярканні чал праменнямі пражактароў на задняй сценцы вагона чотка вырысавана надпіс: «Прашчай, Анры Барбюс, верны друг працоўных Савецкага Саюза».

ПЕРАМОЖНЫ ТРЫУМФ СОВЕЦКІХ ФУТБАЛІСТАУ

НЕГАРЭЛАЕ, 3 верасня. (Ад спец. кар. «Звязды»). Савецкія фізкультурнікі, вызлажыўшыся для спартыўных сустрэч ва Францыю і Бельгію, вярнуліся ў СССР.

У Негарэлым прыбыўшых таварышоў вітала сакратар ЦК ЛКСМБ т. Стукалаў, сакратар менскага гаркома комсамола т. Галкоўскі і сакратар РСФКБ т. Цярэнецкі.

У складзе савецкай каманды 15 футбалістаў—зборная Умрані», 5 цяжкаатлетаў, 6 баскетбалістаў і 4 веласіпедысты, склаўшыя «зборныя СССР».

Капітан каманды Капстанцін Фамін пазыліўся з карэспандэнтам «Звязды» ўражаннямі аб рэзультатах паездкі.

— Мы прыбылі за граніцай,—

сказаў т. Фамін,—21 дзень і гулялі ва Францыі і Бельгіі. Рэзультаты нашай паездкі можна ахарактарызаваць як бліскучы пераможны трыумф поспехаў савецкага фізкультурнага руху. Нагат буржуазны друк прымушаў быць прызнаць, што каманда савецкіх футбалістаў—каманда вялікага міжнароднага класа.

Мы выйгралі з рахункам 94:4—такі агульны вынік футбольных матчаў ва Францыі і Бельгіі.

Аб тым, як рабочыя сустракалі савецкіх фізкультурнікаў за граніцай, прыяду адзін факт: Балі мы ўпершыню з'явіліся на стадыёне ў Парыжы, тысячы пролетарыяў заспявалі «Інтэрнацыянал».

З палкай прамовай выступіла тав. Стасавая, якая азначыла, што лепшая памяццю аб нябожчыку будзе барацьба за паспяховае будаўніцтва сацыялізма. Ад саюза савецкіх пісьменнікаў СССР выступіў пісьменнік Вішнеўскі.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

З палкай прамовай выступіла тав. Стасавая, якая азначыла, што лепшая памяццю аб нябожчыку будзе барацьба за паспяховае будаўніцтва сацыялізма. Ад саюза савецкіх пісьменнікаў СССР выступіў пісьменнік Вішнеўскі.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

З палкай прамовай выступіла тав. Стасавая, якая азначыла, што лепшая памяццю аб нябожчыку будзе барацьба за паспяховае будаўніцтва сацыялізма. Ад саюза савецкіх пісьменнікаў СССР выступіў пісьменнік Вішнеўскі.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

Жалобны мітынг скончаны. Павольна адыходзіць поезд.

...Да польскай станцыі Отоўбцы цела Барбюса суправаджае савецкая дэлегацыя ў складзе т.т. Стасавой, Стаўскага і Вішнеўскага.

39. Славянскі	30,3	99,5	48,2	97,1	—	99,5	59,9	10,3	59,6	101,8
40. Грэскі	30,1	100,0	32,8	90,0	—	78,2	24,1	22,9	61,5	97,9
41. Плесчаніцкі	29,7	96,1	36,2	80,4	—	29,4	39,7	1,9	39,9	96,0
42. Рагачоўскі	29,1	100,0	45,8	88,2	3,8	62,3	57,9	6,8	36,3	92,4
43. Ельскі	28,5	100,0	55,3	96,0	1,9	66,2	108,0	5,9	80,5	94,7
44. Даманавіцкі	28,5	100,0	53,8	86,7	16,8	10,5	91,9	13,1	79,9	87,3
45. Хойніцкі	28,4	98,9	44,0	100,0	1,9	67,8	99,5	10,5	35,3	82,1
46. Ч.польскі	28,4	100,0	84,3	90,2	—	72,2	69,2	4,3	65,4	84,3
47. Равонскі	28,3	90,3	40,0	96,2	64,0	5,3	67,0	1,1	47,8	96,4
48. Сіроцінскі	27,7	95,5	50,2	88,7	2,9	28,2	61,4	—	31,6	84,8
49. Бялыніцкі	27,5	98,6	40,3	90,2	4,0	64,4	67,0	0,9	67,6	89,0
50. Лагойскі	26,9	96,0	35,5	93,2	0,3	28,3	44,7	8,5	37,9	88,9
51. Журавіцкі	26,4	100,0	37,8	81,5	—	35,7	54,0	2,8	25,3	92,9
52. Старобінскі	26,0	100,0	24,0	99,4	12,9	99,8	54,1	13,6	64,0	96,6
53. Лоеўскі	25,0	100,0	71,7	99,8	8,1	89,0	78,8	0,4	101,1	98,8
54. Камярыцкі	24,5	100,0	39,1	100,0	13,1	45,4	69,5	13,6	24,7	77,9
55. Гомельскі	23,8	100,0	64,7	86,7	—	82,5	48,6	11,6	96,5	100,0
56. Вабруўскі	22,9	100,0	49,9	86,8	4,4	56,0	68,0	16,7	100,1	108,1
57. Шалюцкі	22,7	90,6	45,7	85,9	4,5	43,5	31,3	—	23,6	118,1
58. Глускі	22,4	100,0	34,8	89,7	13,1	43,5	32,9	14,4	44,4	51,6
59. Барыскі	22,3	100,0	62,8	94,0	0,3	65,8	58,0	8,2	77,1	96,6
60. Чэрвеньскі	21,8	98,9	36,0	88,6	1,8	48,5	23,5	4,8	62,7	91,7
61. Калынінскі	20,0	100,0	41,4	94,6	9,2	59,8	75,0	11,8	47,7	89,7
62. Дзяткаўскі	19,7	89,6	33,8	68,7	—	20,4	31,3	13,7	58,7	101,0
63. Ташчынскі	19,3	93,2	38,6	99,0	6,6	86,0	60,7	—	49,5	107,1
64. Нарэўлянскі	19,0	100,0	49,0	81,3	10,2	45,7	42,6	4,4	92,1	89,7
65. Клічэўскі	18,5	100,0	22,1	95,5	—	44,2	42,3	1,7	33,1	91,7
66. Лельчыцкі	18,0	100,0	54,6	76,5	—	29,4	142,1	2,0	98,8	—
67. Веткаўскі	17,9	100,0	49,3	89,1	2,0	86,3	71,0	3,4	31,7	110,9
68. Барысаўскі	17,7	100,0	64,3	89,1	8,9	43,4	41,1	11,9	63,3	103,0
69. Асвейскі	17,5	79,1	20,9	86,7	44,7	6,2	40,1	—	23,8	112,3
70. Сенненскі	17,4	93,6	32,8	99,5	7,9	71,1	56,3	—	68,3	70,9
71. Халопеніцкі	16,9	100,0	43,8	89,8	19,8	39,8	54,2	5,7	43,9	96,3
72. Мопіслаўскі	16,8	88,8	30,2	82,0	0,6	24,0	56,7	3,2	24,1	96,3
73. Капыльскі	16,2	98,7	39,0	85,7	—	56,3	34,5	12,2	51,6	97,4
74. Віцебскі	16,1	93,2	46,5	91,5	30,2	9,4	53,1	—	36,4	101,1
75. Жлобінскі	16,0	99,9	37,8	96,2	4,9	59,0	45,1	5,0	32,8	67,3
76. Уздзенскі	15,5	100,0	34,3	95,0	—	82,6	19,3	23,6	7,7	108,3
77. Выхаўскі	15,1	100,0	41,2	88,8	0,9	69,5	28,0	6,2	50,0	56,6
78. Свапільніцкі	14,8	98,7	45,9	81,6	3,0	44,9	56,3	0,5	30,3	90,9
79. Туроўскі	14,2	100,0	48,5	92,9	—	54,6	74,9	15,5	30,0	101,5
80. Бешанковіцкі	13,5	100,0	27,1	92,1	13,5	57,2	24,1	—	52,5	101,2
81. Пухавіцкі	11,8	100,0	37,4	96,3	6,2	81,9	64,0	2,7	76,2	106,2
82. Кармянскі	10,7	100,0	35,0	83,8	2,2	73,3	55,6	6,6	51,9	89,6
83. Парыцкі	9,9	100,0	45,0	92,0	6,0	54,4	59,3	7,1	57,9	97,7
84. Жыткавіцкі	8,9	100,0	36,9	76,8	—	33,5	102,2	12,7	12,1	74,0
85. Уваравіцкі	8,6	100,0	37,3	97,7	—	72,6	58,2	1,4	37,0	96,6
86. Ч.слабодскі	8,3	100,0	31,0	90,2	1,6	63,7	39,6	3,7	61,6	95,5
87. Асіпавіцкі	5,3	99,3	35,4	96,9	—	48,1	53,1	9,2	29,2	91,7
88. Добружскі	5,1	100,0	60,5	68,6	—	65,9	82,3	0,3	49,3	84,6
89. Петрыкаўскі	2,7	100,0	45,4	102,9	0,5	41,4	28,0	5,4	47,7	84,3
90. С.-дварожскі	2,6	100,0	56,1	82,8	—	33,3	70,4	10,9	99,6	100,7

Па БССР	30,7	97,7	44,7	91,2	10,2	48,3	58,7	5,8	62,5	87,4
Было на 25/VIII—1935 г.	9,2	94,3	36,0	69,3	6,0	30,8	56,3	2,9	52,3	61,6
Было на 30/VIII—1934 г.	50,9	99,3	50,2	91,8	19,9	52,2	53,4	11,6	89,5	—

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НКЗБ.

МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ВЫКАНАЛА ЖНІВЕНСКІ ПЛАН

Мясцовая прамысловасць БССР выканала жнівеньскі промфінплан на 100,8 проц. Выпушчана прадукцыі на 30 млн. 948 тыс. 900 руб. Цяжкая прамысловасць выканала план на 100,4 проц., лёгкая—98,9 проц. Лясная прамысловасць выканала план на 103,2 проц., скураабуткова—105,4.

(БЕЛТА).

ПРЫГАВОР ШПІЁНАМ І ДЫВЕРСАНТАМ

ІРКУЦК, 2 верасня. (БЕЛТА). Пасля нарады, якая прадаўжалася каля двух з паловай гадзін, вызначыўся Ваеннай калегіяй Вярхоўнага суда Саюза ССР агаласіла прыгавор абвінавачваемым белгвардзейцам. У прыгаворы пацвярджаецца поўнасьцю шпіёнская разведчая і дыверсійна-тэрарыстычная дзейнасць усіх трох падаўдзых арудаўшых на заданнях белгвардзейскіх арганізацый, у якіх яны знаходзіліся, і па заданнях ваенных місій нейкай дзяржавы ў Манчжурію. Гэтыя місіі снабжалі тэрарыстаў і дыверсантаў зброяй і запаліваючымі снарадамі, а таксама перакідалі на савецкі бок узброеныя банды. Прыгаворам вызнай сесія Ваеннай калегіяй Вярхоўнага суда абвінавачваемыя Кабылкін, Перадаў і Алейнікаў прыгавораны да вышэйшай меры сацыяльнай абароны—расстрэлу з канфіскацыяй маёмасці

Партыйнае будаўніцтва

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ВЫПРАВІЦЬ ПАМЫЛКІ

ЦК КП(б)Б аказаў значную дапамогу Рэчыцкаму райкому партыі ў правядзенні правёркі партыйных дакументаў. Па прапанове ЦК была адменена правёрка ў партарганізацыі Рэчыцкага леспрамгаса, дзе пры паўторнай правёрцы выяўлены і выключаны з партыі прашоўшы першую правёрку былы дырэктар леспрамгаса Муц, які аказаўся заклітым ворагам партыі. Прайшлі паўторную правёрку і значная частка камуністаў партарганізацыі фабрыкі імя «X Окцябра». Тут таксама пры першай правёрцы амаль нічога не было выяўлена таму, што як след не былі мабілізаваны камуністы на выкріццё ўсіх чужых партый людзей.

Аднак, не глядзячы на канкрэтную дапамогу з боку ЦК Рэчыцкі райком у ходзе правёркі лапусціў рад сур'ёзных памылак. Вось факты.

У апарате Рэчыцкага райкома партыі з 1930 года працуе член партыі Патапаў. Спачатку Патапаў працаваў загадчыкам учота, а ў апошні час працуе ў спецадзеле РК КП(б)Б.

Патапаў — сын хойніцкага жандара. Бацька яго пасля рэвалюцыі ўцекаў з Хойнік у Рэчыцу і праз пару год устроіўся ў адзін з рэчыцкіх калгасаў.

Блізкі родзіч Патапава быў прыставам горада Рэчыцы. Аб усім гэтым ведаў райком, але не знаходзіў патрэбным рэагаваць. Зусім законнае абурэнне выклікае ў камуністаў рэчыцкай партарганізацыі, што сын жандара і блізкі родзіч рэчыцкага прыстава працуе ў спецадзеле райкома партыі.

Пасля шматразовых выступленняў камуністаў на сходах райком вымушан быў 22 ліпеня вынесці пастанову, дзе запісана: «у сувязі з тым, што на Патапава паступіла шмат кампраметуючага матэрыяла, зняць яго з работы ў апарате райкома партыі і перадаць у распараджэнне РК».

Але... Патапаў яшчэ і зараз працуе ў райкоме, і праз яго рукі праходзяць запысы і адказы ўсім партарганізацыям, звязаныя з правёркай партдакументаў.

Навара — таксама сын жандара. Аб гэтым ведаюць усе камуністы, ведаюць і ў райкоме. Усё-ж у райкоме не пацікавіліся, чаму гэта ў пастанову камісіі па чыстцы партыі ў 1933 годзе запісана: «Навара Яўмена Кірылавіча, члена партыі з 1931 года, соцпаходжанне — з рабочых, соцстановішча — рабочы, — лічыць правяральным».

З якога гэта часу жандары пачалі лічыцца рабочымі? Ясна, Навара скрыў сваё соцпаходжанне. А ў Рэчыцы праходзіць гэта. Яго нават ніхто не прыцягнуў да

«Рэчыцкай праўды». Ці не таму газета так старанна абыходзіць пытанне правёркі партдакументаў?

30 жніўня паўторна праходзіў правёрку партдакументаў камуністаў Балоцін з партарганізацыі «X Окцябр». Бюро райкома ўстанавіла, што абвінавачаны Балоцін не зацвердзіўся.

А хто такі Балоцін? Авазьянецца, што ў час беларускай акупацыі Балоцін меў сувязь з дэфензівай. Па яго ўказанню быў арыштаван рад большэвікоў і большэвіцка-настроеных рабочых. А ў час наступлення Чырвонай арміі на Рэчыцу Балоцін з'явіўся ініцыятарам алгоўзкі машыны з запалкавай фабрыкі ў Польшчу.

Хутка райком партыі сам усумніўся ў правільнасці сваёй пастановы. Тав. Каменштэйн усё-ж затрымаў у яго партбілет.

Чым тлумачацца такія паводзіны райкома партыі ў адносінах да Балоціна? А справа ў тым, што толькі ў ліпені трохкутнік фабрыкі «X Окцябр» і райком партыі прадставілі Балоціна прэзідыуму ЦВК БССР для ўзнагароды як лепшага ўдзельніка. Райком партыі тады не пацікавіўся гэтай кандыдатурай.

А вельмі шкада, бо яшчэ тады пачулі-б, што кандыдатуру Балоціна высунуў трохкутнік, што сакратар парткома Марчан не знайшоў нават патрэбным абгаварыць яе на рабочым калектыве Райком мог-бы яшчэ тады даведацца хто такі Балоцін і не прышлося-б зараз так «маневраваць».

Адным з правяральных у рэчыцкай партарганізацыі з'яўляецца член бюро райкома — Саўкоў (старшыня Рэчыцкага РК).

У канцы чэрвеня 1935 года партком Рэчыцкага РК прызнаў, што Саўкоў згубіў большэвіцкую пільнасць, акружыў сябе ровнімі прахадзімцамі і разлажыўшымісі элементамі, з якімі ён п'янецца, і ў бытавых адносінах разлажыўся. За гэта партком вынес яму сур'ёзную вымову з папярэджаннем. Бюро райкома партыі прызнала гэту пастанову правільнай і зацвердзіла яе. А праз некаторы час Саўкову даручаецца праводзіць правёрку партдакументаў і хаця правяральны Саўковым партдакументы правяраліся паўторна, але як мог Саўкоў праводзіць правёрку партдакументаў, калі ён па прызнанню самога райкома страціў класавую пільнасць і разлажыўся?

Цікава адзначыць вельмі характэрную пастанову бюро РК КП(б)Б ад 18 ліпеня. Там запісана: «Слухалі аб зацверджанні ак-

зацвердзіць за выключэннем акта камуніста Рупейкі (на якога пасля правёркі партдакументаў паступіў матэрыял Б. Р. і справа якога знаходзіцца ў працесе правёркі».

А далей у гэтай-жа пастанове запісана так: «У сувязі з тым, што Рупейка працуе парторгам калгаса «10 год Беларусі» і не аформлен як парторг, прапанаваць інструктару райкома партыі т. Савату сабраць партыйны сход і аформіць т. Рупейка парторгам».

Дзіўна, як гэты парторг будзе кіраваць без партыйнага білета (партбілет затрыман). Няўжо вельмі было там з партарганізацыі вылучыць другога парторга.

Дзе-ж логіка, таварышы з рэчыцкага райкома партыі?

Б. РОБЕРМАН.

Дом соцыялістычнай культуры ў сельсавеце

Смалевічы, 2 верасня. (Кар. «Звязды»). У пачатку лета ў Пятровіцкім сельсавеце быў пабудаван вясні дом соцыялістычнай культуры.

Усё лета дом працуе бесперабойна. Вечарам сюды збіраецца моладзь, дзе весела, культурна праводзяць час. Арганізаваны валебольная і баскетбольная пляцоўкі, турнік гарадзі, «гіганцкія шагі», левіца і шасты. Кожны дзень на спартыўнай пляцоўцы займаецца моладзь. Ёсць моцная каманда калгаснікаў-валебольнікаў.

Недалёка ад спартыўнай пляцоўкі пабудаван цір. 29 калгаснікаў здалі ўжо нормы на значок «Варашылаўскі стралок». Пры леме соцыялістычнай працы ваенны габінет.

З АПОШНЯЙ ПОШТЫ

«ФАЛЬКЛОР» ГЕРЦЫКА

Прабыванне ў Ушацім раёне мовазнаўчай экспедыцыі Беларускай акадэміі навук мясцовае газета «Прыменны калгаснік» ад 21 жніўня г. г. адзначыла невялічкім артыкулам Герцыка «Фальклор».

Варта было-б прывітаць газету за такую адзінчывасць, паваротлівасць, аператыўнасць, калі-б гэты артыкул не быў... непісьменнай перапіскай некаторых абзацаў з артыкула І. Любана «Беларуская народная песня», змешчанага ў «Звяздзе» ад 8 красавіка г. г.

«У шматлікіх песнях дарэволюцыйнага фальклора моцна і глыбока, сацыяльна насычана і высокая мастацкі ўспета горкая доля беларуска-тружавіка» — чытаем мы ў адным месцы ў артыкуле Любана.

«У шматлікіх дарэволюцыйных песнях успета горкая доля батрака» — так пачынае перапісчык-плагіятар Герцык свой артыкул.

«Так паказаны пакуты працоўных мас у дарэволюцыйнай народнай песні» — піша т. Любан, пры водзячы прыклад народнай песні.

«Так паказана скарта працоўных мас на эксплуатацыю іх памешчыкамі ад рання да змяркання» — пачынае другі абзац у сваім артыкуле Герцык.

Але-ж гэта яшчэ поўбяды. Да некалькіх перафразіраваных сказаў Герцык дадае салінную дозу частушак і сневаў, палкам выкраненых з артыкула Любана.

Так быў злеплен непісьменны аблытаны артыкульчык, замацаваны подпісам Герцыка.

Паўстае пытанне: якая тут роля і рэдактара «Прыменнага калгасніка» т. Бермана, які лапусціў такі беспардонны плагіят?

Г І Н Е З Я Р Н О

(Чырвонаполле, спец. кар. «Звязды»).

У соўгасе імя Калініна знаходзіцца дзяржаўны загатоўчы пункт, на склад якога прынята 71 тона соўгаснага ячменю з вялікай зільготнасцю.

Дзве тоны ячменю ўжо зусім сапралі і 69 тон пад пагрозай загарання.

Д. СТЭЛЬМАК.

Як працуе сакратарыят Менскага гаркома

Зусім яшчэ нядаўна ў карыдорах Менскага гарадскога камітэта партыі, ля дзвярэй габінетаў, заўсёды была таўкацця. Прыходзілі сакратары парткомаў, парторгі, камуністы, спачуваючыя з пытаннямі вялікімі і «малымі». І не заўсёды інструктары гаркома маглі вырашыць гэтыя пытанні самастойна. Патрэбна было рашэнне бюро гаркома, але павестка для бюро была заўсёды перагружана, і «дробным» пытанням не знаходзілася ў ёй месца. «Дробязь» пераносілася з пасяджэння на пасяджэнне, людзі стамляліся хадзіць па гэтых справах у гарком, апусквалі рукі.

Стварэнне сакратарыята пры гаркоме адразу дало выхад гэтым пытанням. План работы сакратарыята насычаны практычнымі пытаннямі партыйнага жыцця: тут і вырашчванне і падбор кадраў, і партыйная асвета, і ўнутрыпартыйная інфармацыя, і становішча ўчоту і захоўвання партыйных дакументаў.

Радасна адзначыць, што рашэнні «апросам» рашуча цяпер выключаны з практыкі.

Пытанні не «чарствеюць», не залежваюцца, вырашаюцца хутка і з ўвагай зацікаўленых камуністаў. Гэта прыбліжае к гаркому людзей і выхоўвае ў іх пачуццё адказнасці за даручаную справу.

Вось што, напрыклад, расказвае сакратар парткома швейнай фабрыкі «Окцябр» тав. Канопік аб дапамогу, атрыманай ім ад сакратарыята.

— На фабрыцы зрываўся партыйная асвета. Не было прапагандыста. Партгабінет не меў кіраўніка. Неаднаразовыя звароты да інструктара гаркома нічога не далі. Расказаў сакратару гаркома. Гэта пытанне ўключылі ў павестку дня пасяджэння сакратарыята. Прайшло 3-4 дні, сакратарыят прыслаў к нам кваліфікаванага прапагандыста. А палобнае-ж «дробнае» пытанне ніколі-б рапей за бюро гаркома не дайшло. Далей тав. Канопік паведамае:

— З ранку да поўняй ночы я бываў на фабрыцы. Усе пытанні вырашаў сам. Усю работу браў на сябе. Увесь дзень быў загружан. Не было часу для вучобы. Жонка, дзеці мяне бачылі рэдка. У кіно ці тэатры я даўно не быў. Становішча мне здавалася бязвыходным.

Зацікавіліся гэтым «белкіным калісом» у сакратарыяце. Інструктар гаркома азнаёміўся з маім распарадкам дня. Сакратар гаркома тав. Халасевіч пабываў у мяне дома, паглядзеў маю бібліятэку, пагутарыў з дзецьмі.

Праз некалькі дзён сакратарыят заслухаў мой самаадчит. Вынік атрымаўся для мяне самы радасны. Я прыцягнуў для партыйнай работы другіх камуністаў. Сам я разгрузіўся. Займаюся з выкладчыкам па агульнаадукацыйных дысцыплінах. Вывучаю літаратуру, матэматыку, географію і агульную гісторыю. У школе партыйнага актыва вывучаю гісторыю ВКП(б). Заметна ажывілася партыйная работа на прадпрыемстве, а ў мяне знаходзіцца цяпер час нават у тэатры пабываць.

— За апошнія тры месяцы дадаў тав. Канопік — праз сакратарыят гаркома прайшоў 10 нашых пытанняў. У большасці — практычныя справы з бігучага партыйнага жыцця. А да стварэння сакратарыята бюро гаркома слухала нас адзін раз за 8 месяцаў і то гутарка ішла не аб партыйнай рабоце, а адчытваўся дырэктар аб выкананні промфінплана.

Аднак, у рабоце сакратарыята яшчэ многа прабедаў.

Далёка не на вышыні сістэма правёркі выканання сваіх уласных рашэнняў. Слаб кантроль за работай інструктараў.

«Партыйныя дні» — справа выключнай важнасці. Арганізацыя «партыйнага дня» па пытаннях агульна-партыйнага характара сакратарыят ў цэлым кіруе, але «радавымі» партдзямі, калі пярвічная арганізацыя разбірае свае бігучыя практычныя пытанні, сакратарыят амаль не цікавіцца.

У Менску ёсць каля 800 камуністаў-адзіночак. Гэта катэгорыя камуністаў па ўмовах сваёй работы мае патрэбу ў асобай дапамозе. Аднак, за 5 месяцаў работы сакратарыят заслухаў адчыты толькі 2-х камуністаў-адзіночак.

Можна было-б указаць і на другія недахопы, але адно бесспрэчна, што стварэнне сакратарыята ўнесла вялікае ажыўленне, павысіла аператыўнасць у рабоце партыйнай арганізацыі. Устраненне недахопаў у дзейнасці сакратары-

У ЦВК і СНК БССР

Аб высяленні пастаронніх асоб і арганізацыі з памяшканняў лячэбных устаноў

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Совет Народных Камісараў БССР прадставілі органам аховы здароўя права высяляць у адміністрацыйным парадку ва ўсіх час года пастаронніх асоб, установы і арганізацыі з памяшканняў лячэбна-прафілактычных устаноў: больніц, санаторый і аптэк.

Прэзідыум ЦВК і СНК адзначылі, што органы аховы здароўя не абавязаны даваць высяляемым іншую плошчу.

На гарадскія і месцачковыя саветы ўскладзена абавязак даваць жылую плошчу па існуючай норме высяляемым установам, арганізацыям і працоўным. Пры гэтым прэзідыум ЦВК і СНК указалі, што пры высяленні ваеннаслужачых і іх сем'яў захоўваюцца правілы, прадугледжаныя кодэксам аб ільготна ваеннаслужачым і ваенна-абавязаным Чырвонай арміі і іх сем'ям. Пасля сканчэння месячнага тэрміну са дня абвяшчэння правадзіцца высяленне незалежна ад атрымання плошчы ад савета. Высяленне непрацоўных элементаў робіцца праз 7 дзён пасля абвяшчэння аб высяленні.

Пры высяленні працоўных, якія маюць права на атрыманне жылой плошчы ад мясцовага савета, органы аховы здароўя абавязаны даваць высяляемым транспартныя сродкі.

Новыя пастановы першага Беларускага дзяржаўнага тэатра

Мастацкі кіраўнік першага Беларускага дзяржаўнага тэатра — заслужаны артыст рэспублікі тав. Літвінэў — паведаміў карэспандэнту «Звязды» аб новых работах тэатра.

6 верасня пастановкай п'есы «Гута» Кобеца тэатр заканчвае сваё гастролі ў Гомелі і пералятае ў Мінск. Тут ён даць 30 спектакляў. Прыблiзана 10 кастрычніка тэатр пераедзе ў Менск, дзе пачне падрыхтоўку да свайго пятнаццацігадовага юбілея.

Да канца бігучага года ён павяжа дзве новыя пастановкі: дзіўную камедыю «Как се зовут» Адува ў пастановку Літвінава, музика кампазітараў Цімоцкага і Любана, і «Платон Крэчэт» Карнейчука ў пастановку Зорава, мастак Марына.

Тэатр прыступае да работы над п'есай Астроўскага «Последняя жертва» ў перакладзе Крапівы; пастановшчык Рахленка.

У бліжэйшыя дні тэатр канчаткова зацвердзіць рэпертуарны план да святкавання 20-годдзя Окцябрскай рэвалюцыі. Гэты план прадугледжвае пастановку п'есы на фальклорным матэрыяле «На палях»



проверка партдокументаў. Навара — таксама сын жандара. Аб гэтым ведаюць усе камуністы, ведаюць і ў райкоме. Усё-ж у райкоме не пацікавіліся, чаму гэта ў пастанове камісіі па чыстцы партыі ў 1933 годзе запісана: «Навара Яўгена Кірылавіча, члена партыі з 1931 года, содпаходжанне — з рабочых, соцстанавішча — рабочы, — лічыць правераемым».

З якога гэта часу жандары пачалі лічыцца рабочымі? Ясна, Навара скрыў сваё содпаходжанне. А ў Рэчыцы праходзіць гэта. Яго нават ніхто не прыцягнуў да партдаказнасці за скрытцё свайго содпаходжання.

Дарэчы, Навара зараз замяшчае адказнага рэдактара райгазеты

ро райкома партыі прызнала гэту пастанову правільнай і зацвердзіла яе. А праз некаторы час Саўкову даручаецца праводзіць праверку партдокументаў і хаця правераныя Саўковым партдокументы правяраліся паўторна, але як мог Саўкоў зравадзіць праверку партдокументаў, калі ён па прызнанню самога райкома страціў класавую пільнасць і разлажыўся?

Цікава адзначыць вельмі характэрную пастанову бюро РК КП(б)Б ад 18 ліпеня. Там запісана: «Слухалі аб зацверджанні актаў праверкі партдокументаў па пяцігадовай партарганізацыі калгаса «10 год Беларусі» (Дуброўскага сельсовета). Пастанавілі: акты

соцкультуры праце ваенны габіет.

спаралі і 69 тон пагразаў павялічэння.

Далей тав. Д. Стэльмак. Дзе:

КАЛГАСНАЯ АВІЯМАСОУКА

(Ад нашых спецыяльных карэспандэнтаў на барту самалётаў менскага аэраклуба імя Молакава).

ПРЫЛЯЦЦЬ САМАЛЁТЫ

З сельсовета ў сельсовет, з калгаса ў калгас, з хаты ў хату, па вёсках і хутарах Смалявіцкага раёна разнеслася радасная вестка: — 1 верасня рэдакцыя газеты «Звязда» і менскі аэраклуб імя Молакава арганізуюць агітпалёт самалётаў у Смалявіцкі раён. Парашутысты пакажуць майстэрства прыжкоў, пілоты пакажуць фігуры вышэйшага пілатажу, лепшых ударнікаў-калгаснікаў, паказаўшых узоры барацьбы за выкананне хлебапаставак, ільносемя, натур-аплаты, будуць катаць на самалётах. Права на ўдзел у свяце атрымаюць толькі тыя, хто сапраўды заваюе першынства ў конкурсе на лепшае выкананне абавязкаў перад дзяржавай.

У СПАБОРНИЦТВА УЦЯГНУЛІСЯ ТЫСЯЧЫ

І ў калгасах пачалося спаборніцтва. Спаборнічалі звешнямі і пасобку, кожны хацеў заваяваць права на ўдзел у свяце. Да прыезду самалётаў рыхтаваліся, як да вялікага свята: прыбіралі хаты і двары, чысцілі гарнітуры і боты, а галоўнае — падчышчалі «хвасты» — шліна ў уважліва ўгледзіліся ў бухгалтарскія кнігі, каб не мець перад дзяржавай ніякай завінавачанасці.

24 жніўня сабраліся члены сельсовета і старшыні калгасаў Верхнінскага густа. Народа была вяртоккая і дэлавава: у гонар прылёту самалётаў да 28 жніўня выканаць кожным калгасам і аднаасобным дваром хлебапастаўкі на сённую пазыку і натуроплату. Па 1 верасня здаць не менш 75 проц. ільносемі і канчаткова разлічыцца па ільносемі не пазней 5 верасня. К гэтаму часу закончыць азімную сяўбу.

Смалявіцкія селькоры з'яўляюцца ініцыятарамі збору сродкаў на звыно самалётаў імя З усёбеларускага з'езда рабселькораў. Рэдактар пятровіцкай сельсавецкай нацыянальнай газеты Міша Пеўзнер, які сабраў першыя дзесяткі рублёў на самалёты, пачаў падрыхтоўку да прылёту самалётаў у сваім сельсавеце з поўнага завяршэння хлебапаставак. Адначасова да позняй ночы пры доме соцкультуры рыхтаваліся валебольная і баскетбольная каманды, каб на свяце ў Смалявічах паказаць крылатым гасцям свае поспехі ў галіне фізкультуры і спорту.

У падрыхтоўку да свята ўцягнуліся і працоўныя аднаасобнікі Жажэлкаўскага сельсовета. І на заклік райкома партыі — да 1 верасня — да вялікага авіяцыйнага свята ў раёне скончыць хлебапастаўкі, — яны адвезлі ўсё жэрно, належачае ад іх па заданню, на склад, а пасля прышлі ў калгасы і сказалі:

— Не хочам самалёты сустракаць аднаасобнікамі. Бярыце і нас у калгас.

Так Купрэічым Міхаіл, Казлоўскі Іван, Ворса Кастусь, Казлоўскі Міхаіл і Кральна пачалі свой калгасны стаж з дня прылёту самалётаў.

Безумоўная заслуга Смалявіцкага райкома і райвыканкома, што яны здолелі падрыхтоўку да прылёту самалётаў і вязаной рэдакцыі «Звязды» ператварыць у масавае мерапрыемства, што вакол права на ўдзел у свяце спаборнічалі тысячы, што сам факт прылёту самалётаў быў скарыстан як вялікі мабілізуючы фактар для паспяховага выканання ўсіх гаспадарча-палітычных задач.

За дні падрыхтоўкі да прылёту

самалётаў раён выканаў 50 проц. гадавога плана. Самалёты можна сустракаць у асноўным з паспяховым завяршэннем плана хлебапаставак.

Раніцою 1 верасня рушыліся на месца пасадкі самалётаў калгаснікі і калгасніцы Смалявіцкага раёна. З самых далёкіх куткоў раёна на конях, пехатою, на сваіх аўтамапынах, па ўсіх дарогках з сям'ямі, што вядуць у Смалявічы, з вёсак і калгасаў ішлі і ехалі калгаснікі. На чале — моладзь з баявымі лозунгамі Міжнароднага юнацкага дня.

У поўдзень, калі нашы самалёты паказаліся над мястэчкам, перад намі раскрылася велізарная прыгожая панарама: тысячы людзей, запоўнілі зялёны гарызонт бязбярэжнага поля, гучна авіяцыйны і радаснымі лозунгамі віталі красу і гонар нашай краіны — чырвоную авіяцыю.

РАПАРТ З ВЫШЫНІ 600 МЕТРАУ

Не паспеў яшчэ першы самалёт прызямліцца, як на 600-метравай вышыні з самалёта тав. Гладкага ў вясёлым бяздоўным вырнула нейкая маленькая цёмная кропка. Яшчэ секунда — і побач з самалётам раскрыўся парашут тав. Казлоўскага.

Толькі цяпер шматтысячны нагоў, запоўніўшы поле, пераконваецца, што ў бязвоблачным небе, на вышыні 600 метраў, не так ужо бязветрава, як на зямлі. Рэзкі вецер адносіць у бок адважнага парашутыста, часамі здаецца, што парашутыста нясе на мастэчка. Але там, у вышыні, ні на міль не спыняецца барацьба з ветрам. Відаць, як Казлоўскі падбірае стропы, рэгулюе спуск і праз колькі секунд, акружаны вялікім святочным натоўпам, ён ужо ўручае рапарт намесніку старшыні Смалявіцкага райвыканкома тав. Сінякову і сакратару райкома КП(б)Б тав. Кірэеву.

Далёка па полю вецер разносіць словы рапарта:

«У Міжнародны юнацкі дзень большэвіцкае прывітанне калгаснікам і калгасніцам, працоўным аднаасобнікам Смалявіцкага раёна ад лётнага складу парашутыстаў, планерыстаў менскага аэраклуба імя Молакава. З вышыні савецкага неба, з бартоў нашых самалётаў мы шлем большэвіцкае прывітанне ў дзень, калі ваш раён паспяхова завяршае выкананне першай заповедзі — здачу хлеба дзяржаве.

Але гэта перамога толькі пер-

шая. Ваш раён амаль па ўсіх гаспадарча-палітычных кампаніях цягнуецца ў хвасце раёнаў нашай ордэнавога рэспублікі.

Вось чаму мы папярэджаем вас ад шкоднага зазнайства. Вітаючы вас з першай перамогай і рапартуючы аб паспяховым прылёце нашых самалётаў у ваш раён і нармальным прыжкву з парашутам, мы адначасова патрабуем: 1) поўнага завяршэння хлебапаставак кожным калгасам, соўгасам, аднаасобнай гаспадаркай; 2) ўзмацнення тэмпаў барацьбы за лён; 3) у бліжэйшыя дні поўнасцю выканаць план натуроплаты МТС і звароту насеннай пазыкі; 4) разгортвання і завяршэння азімай сяўбы па 5 верасня; 5) выканання плана зялёнага ворыва — асновы ўраджаю 1936 года; 6) павышэння тэмпаў сіласавання. Ужо зараз рыхтаваць пёблваю і сытцю зімоўку жывёле.

Лётны склад, парашутысты, планерысты менскага аэраклуба ўпаўнены, што калгаснікі, калгасніцы, працоўныя аднаасобнікі Смалявіцкага раёна пад кіраўніцтвам нашай партыі дабюцца рашучага пералому ва ўсіх сельскагаспадарчых і палітычных кампаніях.

У ордэнавога БССР не павін-

У Менску ёсць каля 800 камуністаў-адзіночак. Гэта катэгорыя камуністаў па ўмовах свайго работы мае патрэбу ў асобай запамоззе. Аднак, за 5 месяцаў работы сакратарыят заслухаў адсоты толькі 2-х камуністаў-адзіночак.

Можна было-б указаць і на другія недахопы, але адно бясспрэчна, што стварэнне сакратарыята ўнесла вялікае ажыўленне, павысіла аператыўнасць у рабоце партыйнай арганізацыі. Устраненне недахопаў у дзейнасці сакратарыята яшчэ больш павысіць ролю гаркома ў ажыўленні ўнутрыпартыйнай работы.

Ф. ВІДАРОВІЧ.
(«Правда»).

Да канца бягучага года ён павінен дзве новыя пастаноўкі: драматычную камедыю «Каж ес восту» Адуэна ў пастаноўцы Літвінава, музыка кампазітараў Цікошка і Лібава, і «Платон Крэчат» Карнейчука ў пастаноўцы Зорава, мастак Марыкс.

Тэатр прыступае да работы над п'есай Астроўскага «Последняя жертва» ў перакладзе Крапіва; пастаноўчык Рахленка.

У бліжэйшыя дні тэатр канчаткова зацвердзіць рэпертуарны план на святкавання 20-годдзя Оксфурскай рэвалюцыі. Гэты план прадбачае пастаноўку п'есы на фальклорным матэрыяле «На куталле» Чарота, інспірацыю «Салаўя» Вядулі. Намыслена работа над творамі сусветных класікаў: Шэкспір — «Отэло», Мольер — «Скупны». У партфелі тэатра з перакладных п'ес «Арыстархты» Пагользіна.



87-гадовы БРОНЯ ПЕТР — лепшы ўдарнік з калгаса імя Будзённага, Жажэлкаўскага сельсовета. Смалявіцкага раёна, у кабінце самалёта. Побач з ім пілот т. ГЛАДКІ.

Фоту КУРСЕВІЧА.

на быць адстаючых раёнаў, сельсоветаў, калгасаў».

Гучная радасная авіяцыя нясецца па полю ў адказ на патрабаванні, высунутыя лётным складам і парашутыстамі. Адчуваецца гатоўнасць людзей па першаму закліку тут-жа з поля вярнуцца назад, дадому, зноў акунуцца ў работу, закатаўшы рукавы далей працаваць і змагацца да поўнага завяршэння сельскагаспадарчага года...

ЛЕТНАЕ СВАТА

Тысячы людзей акружаюць самалёты. Вось менская парашутыстка Ніна Каліта спакойнай і роўнай халай аддзяляецца ад натоўпу і хутка, ледзь не бегам, садзіцца ў кабінку самалёта.

Натоўп, як заварожаны. Раптам адначасова з шмат тысяч грудзей вырываецца крык: «Чалавек на крыле». Гэта Каліта рыхтуецца да прыжкву. Не паспеў натоўп аглянуцца, як недалёка ад самалёта ўжо гойдаўся ў небе парашут.

Стройны рад заварожаных глядачоў на гэты раз прарвалі не якія-небудзь звычайныя, бязвусыя юнакі, а 70-гадовыя дзяды—Броня Пётх з калгаса імя Будзённага і Мардовіч Іван з Верхняга Возера.

— Дачурка мая родная. — не па галох сваіх шпаркі падбёся Мардовіч да Ніны Каліты, якая ўжо тым часам спакойна прызямлілася. — Птушка мая бяскрылая. І ты гэта да нас з неба так ёмка прыляцела. Дай руку паціснуць. Колькі жыць засталася, помніць буды цуда маймі вачыма бачанае.

А тым часам, пакуль ён хадзіў ды здыўся, на другім самалёце ў пасажырскай кабінцы ўжо садзеў 67-гадовы Пётх — лепшы ўдарнік калгаса імя Будзённага Цікаваць перамагла спалох перад дзіўным невядомым. Дарма выскочыла наперад яго перапалоханая жонка. І ветліва і сурова яна агаварвала яго ад палёту. Нічога не дапамагло. Яе Броня птушкай падбёся на неба.

Даўно ўжо свайго дзеда так не цапавала. — Кажы яна, абнімаю-

чы старога, як толькі ён сышаў з крыла самалёта.

— Многія ім лета. — паказвае стары ў бок лётчыкаў. — Гэтыя-ж самалёты — усё жыццё наша. І рабочым ў горадзе пры самалётах працаваць спажайшай, і нам у калгасе. Не ўкусіць нас ніхто...

Калі-б не лётчык Скорб та сваімі фігурамі вышэйшага пілатажу, доўга не разышоўся-б народ ад старога Броні. Гутарак, рукапаціканняў бяскопча. Але Скорб у паветры, і «бочкі», «петлі», і іншыя фігуры пілатажу даўно ўжо прыкавалі да сябе ўвагу ўзельнікаў свята.

Вось Скорб, набраўшы патрэбную вышыню, пачаў вертыкальна і шпарка варочацца вакол ўласнай восі, нібы ўвінчван, ся ў паветра зверху ўніз.

— Штопар! штопар! — крычаць вакол.

Да пачатку аэраклуба т. Кімава зачараваны стаіць Грышча Філіпенка, вучыць пятага класа. Гэта ён па даручанню ўсіх піянераў разам з Лілей Сіняковай пераносіць парашутыстам букеты кветак, пераліваючыся ўсім колерамі радугі. Ён стаіць і зачаравана глядзіць на самалёты:

— Разумею, хоць жудасна, але ўжо задала цікава... Так... Я ўжо даўно рапту пайсці ў лётчыні.

Доўгія крыкі «ўра», якія несіся па ўсяму полю, гаварылі аб тым, што «штопар» спадабаўся, што свята ўдалася. Доўга не забудуць гэтае свята асабліва тыя, чыя аднавяскоўчы падымаліся на самалётах у неба.

Свята на полі запягнутае да позняга вечара. Выступалі калгасныя фізкультурнікі, зацпейнікі, самалётнікі. Смех і радасны гомал доўга стаяў у паветры, падмаючы ўверх лепшыя пажаланні і прывітанні да адважных лётчыкаў, уляцеўшых у сталіцу ордэнавога рэспублікі на дэманстрацыю XXI Міжнароднага юнацкага дня.

А. ДЖЭЛЮК,
Г. МАЛІКІН,
Л. КАПЛАН.

НЯМА КЛОПАТУ АБ ЗАХАВАННІ ДАРОГ

(Пісьмо рабочага)

Два гады таму назад у горадзе Шклове была пабудавана дарога ад станцыі да канца горада, але ўжо не было зроблена для замацавання краёў дарогі, каб захаваць яе ад псавання.

Супкі вакол не былі ўстаўлены. Вядзілі па краях дарогі. У выніку за кароткі час яна ўжо разбурана і патрабуе рамонт.

У гэтым годзе пабапал дарогі былі пасаджаны дрэвы, але, на жаль, ад іх асталіся толькі стэблі.

Горсовет на пабудову дарогі выдзяляў многа грошай, але нічога не зрабіў, каб трымаць яе ў парадку.

А. КІМСТАЧ.

МЕСТ РАМОНТУ—

КІРАўНІЦТВА

(Пісьмо членаў праўлення калгаса) 11 ліпеня г. г. наш калгас «Чырвоная зорка», Гарадзішчанскага сельсавета, Шклоўскага раёна, здаў для правяркі і рамонтнай ў вагона-рамонтную базу (г. Мінск).

Паабяцалі праз пяць дзён прывесці. Аднак прыйшлося два разы па 45 кілометраў ездзіць і вагі былі гатовы. А на трэці раз замест нашых новых аддалі нам старыя, старыя вагі, нашых-жа на базе не аказалася. І за рахунак іх узялі 36 руб. 70 кап.

Зараз трэба здаваць дзяржаве рабастаўкі, а збожжа няма на нашых вагах.

ЮЧОУ, ДАВЫДЗЕНКА, КУЧЫНСКІ.

Нам пішуць

На магілёўскім аўтарамонтным заводзе надзвычай дрэнна арганізавана перавозка рабочых. Рабочыя пасля работы, каб заехаць у вагон, вымушаны траціць дзве — тры гадзіны на чаканне аўтамабіля.

Усе гэта робіцца на вачах адміністрацыі завода і заўкома.

Рабіор ГРЫГОРЕУ.

Калгас імя Молатава і імя Сталіна, Аршанскага раёна, пераходзяць у антысанітарныя ўмовы. Рэдка мыюць падлогі, і тым самым ствараюць негатыўныя ўмовы. Мыла зусім адсутнічае. У гэтым годзе яшчэ не даглядаюцца і прадастаўлены самі са-

„ГАСТРАЛЁРЫ“

У сельскагаспадарчай арцелі «Браіна Советаў», Рудзенскага раёна калгаснікі абураюцца:

— І надвор'я прыгожага дачакаліся, а ў маладзёбе ў нас непаладкі.

То трактар няспраўны, то з малатарнай нешта няладна. Раёныя работнікі т. Цімашэнка разам з калгаснікамі падзяляе іх хвалюванне, паціскае плячыма, разводзіць рукамі. — рад-бы лапалачы, ды не можа.

На ўзгорку паказалася аўтамашына. У ёй важна пакачвалася начальства МТС — сам дырэктар т. Замскі.

Падбалдэраны перспектывамі радасна кінуўся насустрач Цімашэнка.

— Вось як добра т. Замскі, што вы наведалі нас. Малатарня не працуе. Дапамажыце.

Перакінуўшыся двума цытанямі, дырэктар нават не «сойзволіў» спусціцца на зямлю, а загадаў шоферу «газаваць»...

Машына ўсім корпусам рванулася з месца і імкліва памчалася ўперад. Высветлілі прычыны астановаўкі ў рабоце, ужыць належныя меры для неадкладнага пуску малатарні дырэктар Замскі, відавочна, не палічыў сваім прамым абавязкам.

Факт перабоду ў рабоце малатарня далёка не адзіночны. Гэтымі днямі ў калгасе «Новы Дрычын» цэлы дзень прастаяла малатарня з-за паломкі адной гайкі. Перабой ў рабоце малатарня часта паўтараюцца і ў другіх калгасах, што зрывае своечасовае выкананне плана збожжапаставак.

Расстаноўка малатарня няправільная. Напрыклад, у калгасе «Браіна Советаў», дзе пасевы больш чым у два разы перавышаюць пасевы калгаса імя ЦВК, пастаноўлена малатарня меншай магутнасці, а ў калгасе імя ЦВК — большай.

Наогул уборачную кампанію МТС сустрапа непадрыхтаванай. Ішчы да гэтага часу 4 малатарні стаяць без іжэння, таму што кіраўніцтва МТС не забяспечыла своечасовага рамонту іх.

Прычына адставання — у сапоўна-барскіх метадах кіраўніцтва работай, у механічнай расстаноўцы кадраў, у няўважлівых адвасінах да людзей.

Зрыў плана работы МТС у часе веснавой пасевнай кампаніі кіраўніцтва МТС «апраўдала» маладошчо МТС, арганізацыйным перьядам.

Тым-ж матывамі імкнуцца пакрыць сваю бяздзейнасць кіраўнікі МТС і зараз.

Дарэма. Ніхкіх «скідак» на мнімую маладошчу МТС не можа быць. Калгаснікі за іх не ад-

Паход імя т. ПКАЛО за лён МЯЛЬНА-ТРАПАЛЬНЫЯ ПУНКТЫ — НА КРУГЛАСУТАЧНУЮ РАБОТУ

ЧАШНІКІ. (Спец. нар. «Звязды»). другім пункце — звенні 3 і 4 брыгад.

Расцілі ільну ў калгасе «Перамога», Чарэйскага сельсавета даўно закончан. Намеснік старшыні калгаса па ільну Біркові, брыгадзіры, звенняводы і старыя калгаснікі ільнаводы зараз глядзяць, каб траста добра вылежалася. Яны ходзяць па сцелішчах, сочаць за тым момантам, калі на трасце нацягнуцца валакністыя стрункі, бяруць смуткі, сушаць, труць, правяраюць гатоўнасць трасты, яе вылежкву.

Падняты ўжо тры гектары ільну самага ранняга расцілу. Зараз пачынаецца масавы падём, адвозка трасты на ільнозавод, перапрацоўка ільну на калгасных сушыльна-мяльна-трапальных пунктах.

Перад калгасам стаяць адказная задача — здаць дзяржаве ў найкарацейшы час 400 цэнтнераў трасты і 70 цэнтнераў валакна. Калгас «Перамога» здасць дзяржаве трасту сярэнім нумарам 1,70, валакно — № 14. Так сказана ў кантракцыйным дагаворы. І калгаснікі ўпэўнена заяўляюць:

— Кантракцыйны дагавор выканаем.

Для таго, каб забяспечыць хуткую і бесперабойную апрацоўку трасты і здачу дзяржаве валакна, у калгасе арганізуюцца два сушыльна-мяльна-трапальныя пункты.

На адным пункце ўстанаўліваюцца дзве трохвальныя мялкі, на другім — адна шасціпарвальная мялка. Да кожнага пункта прымацоўваюцца па 10 еўняў. У асобным памяшканні будзе ўстаноўлена трапальная машына Санталава, якую калгас набывае ў Чарэйскай старарнай арцелі.

Кожная з чатырох калгасных брыгад выдзяляе па аднаму ільнячому звяну. На адным пункце будуюць прапаваць паэменна круглыя сэткі звенні 1 і 2 брыгады, на

Выканалі гадавы план заготовак ільносемя

МЕНСК. На 30 жніўня Менскі раён выканаў гадавы план заготовак ільносемя на 101,4 проц. Таксама выкананы літвенскі і жнівеньскі планы паставак дзяржаве бульбы.

Старшыня райспажыўсаюза ЗРЭНБУРГ

ОРША. (Па тэлеграфу). 30 жніўня Аршанскі раён выканаў гадавы план заготовак ільносемя на 100,1 проц.

Заготлэн ДОНАУ.

ВЫКАНАЛІ ПЕРШУЮ ПАВЕДЗЬ

КЛІМАВІЧЫ. (Па тэлеграфу). Клімавіцкі раён гадавы план абавязковых зернапаставак па калгасна-сялянскаму сектару і па соўгасах выканаў 1 верасня. Раён змагаецца за выкананне ў бліжэйшыя дні плана па звароту дзяржаве сеяды і натуралаты за работу МТС.

Райупаўкамзаг СНК АСМАЛОУСКІ.

ЧЭРЫКАУ. (Па тэлеграфу). Соўгас «Чырвоны Окцябр», магілёўскага трэста на 1 верасня закончыў гадавы план хлебазлачы.

Дырэктар соўгаса ГАСПАДАРЫК. Начальнік палітдзела СЫРАЕЖКА.

ЗАГАТОЎЛЕНА 315 ТОН ТРАСТЫ

ДРЫСА. (Па тэлефону). Жнівеньскі план заготовак ільнотрасты перавыканан. Загатоўлена 315 тон.

Заготлэн ПАЛЫНСКІ.

ЦЕПЛАЯ І СЫТАЯ ЗІМОУКА ЗАБЯСПЕЧАНА

Вялікае стала жывёлы ў калгасе «Шлях сацыялізма», Барысаўскага раёна: на МТФ бэсп 257 гадоў буйнай рагатай жывёлы. Ферма ўкамплектавана поўнацю. Толькі цялят прыплоду гэтага года гадуецца 92 галавы.

Калгас дабіўся поспеху ў падрыхтоўцы і арганізацыі жывёлага-

Перш на перш калгас паклаваўся аб забяспечэнні жывёлы кармамі. Вялікі ўраджай сенажаці ўбораны добра. Ні аднаго цэнтнера сена не згніла.

120 гектараў сенажаці калгас адрэў для другога ўвосю. Сенажаць у кожныя пяць дзён права-

У гэтым годзе калгас забяспечыць сіласам не толькі калгаснае стада, але і жывёлу калгаснікаў.

3 жніўня месяца жывёлагадоўчая брыгада занята на ацяпленні кароўнікаў. На столь накладзен тоўсты сілас саломы. Вокны за-



Печаўся вучэбны год. Вучні з новапабудаванай 28 лўрэйскай школы імя Сталіна на Пярэспе (Менск) ідуць з заняткаў.

У ЧАКАННІ... СНЕГУ І МАРОЗУ

Зусім нямнога чаю засталася да таголькі 278 тыс. кубаметраў. Гомелю замест 285 тысяч кубаметраў — 150 тысяч, Віцебску — 188 тысяч куб. замест 340 тыс. кубаметраў і т. д.

«Няма вагонаў» — апраўдваецца загадчык аддзелам збыту Лесбела т. Кофман.

Цікава, а чаму Лесбел не паклапаціўся аб тым, каб лесспрамгасы адпраўлялі поўнагрузныя вагоны? Толькі адзін менскі гартоп недаацрымаў па актах недааружаных вагонаў каля 5 тысяч кубаметраў дроў. Падумаць толькі, колькі транспартных сродкаў магчыма было эканоміць.

Справа і ў тым, што многія лесспрамгасы не адчуваюць адказнасці за сваю работу. Мы маем на ўвазе Асіпавіцкі лесспрамгас (нам. дырэктара Казачок), які, замест

Яны чакаюць, пакуль пойдучь першыя снягі, пакуль паўторыцца гісторыя мінулых год, калі ў многіх пайшчыкаў заставаліся нескарыстанымі талоны.

Вось менскі гартоп. Намеснік дырэктара гартопа т. Грайвер вельмі спакоен. У гэтым годзе лепш абстаіць справа.

...на гэта робицца на вачах ад-
...завода і заўкома.
Рабор ГРЫГОР'ЕУ.
...
...імя Молатава і
...Аршанскага раёна,
...антысавітарным
...Рэдка мыюць падлогі,
...Мыла зусім адсутнічае.
...да 6 год зусім не дагля-
...і прадастаўлены самім са-
...калгасаў і загадчыцы
... (Ляшкова і Сімакова) не
...на гэта ніякай увагі.
Калгаснік КРАСНОЎСКІ.

...ноўна-барскіх метатах кіраўні-
...работай, у механічнай расстаноў-
...цы кадраў, у няўважлівых адно-
...сінах да людзей.
Зрыў плана работы МТС у ча-
...се веснавой пасевнай кампаніі
кіраўніцтва МТС «апраўдала»
...маладоцю МТС, арганізаваным
...перыядам.
Тымі-ж матывамі імкнуцца па-
...крыць сваю бяздзейнасць кіраўнікі
МТС і зараз.
Дарэмна. Ніякіх «скідак» на
...мніую маладоцю МТС не можа
...быць. Не кіраўнікам пара ўжо
...«са-мужаць». Пара та-большэ-
...відку ўзяцца за работу.
Я. ІВАШЫН.

ЦЕПЛАЯ І СЫТАЯ ЗІМОЎКА ЗАБЯСПЕЧАНА

Вялікае стала жывёлы ў калга-
...се «Шлях сацыялізма», Барысаў-
...скага раёна: на МТФ ёсць 257 га-
...лоў буйнай рагатай жывёлы. Фер-
...ма ўкамплектавана поўнацю.
Толькі цялят прымлоду гэтага го-
...да галуецца 92 галавы.
Калгас дабіўся поспеху ў пад-
...няцці прадукцыйнасці жывёлага-
...доўлі. Штодзённы ўдой кожнай
каровы дасягае да 8 літраў. Ёсць
і такія каровы, як «Ласка», «Ма-
...руся» і інш., якія даюць у дзень
звыш 12 літраў малака. Гэта да-
...магчымасць калгасу датэрмінова
выканаць план паставак малака.
Жывёла ў калгасе акружана
вялікім клопатам і любоўю. Гэта
адчуваецца зараз у сувязі з пад-
...рыхтоўкай та зімоўкі. Калгас яш-
...чэ з лета пачаў падрыхтоўку да
стойлавага перыяду. Жывёлага-
...доўчая брыгада правяла вялікую
работу.

Перш на перш калгас паклапа-
...ціся аб забеспячэнні жывёлы
кармамі. Вялікі ўраджай сенажаці
ўбрана кобра. Ні аднаго центавэра
сена не згніло.
120 гектараў сенажаці калгас
адвёў для другога ўкосу. Сена-
...жаць у кожныя пяць дзён права-
...раецца, зараз атава вырасла вялі-
кай і густой. Праз некалькі дзён
калгаснікі выходзяць на касіць.
— Убраць атаву пры любым
навор'і, — гаворыць старшыня
калгаса т. Аленішка. — Тады мы
зборам дадаткова каля 200 тон
сена.
Вялікую ўвагу калгаснікі звар-
...нулі на сіласаванне. У часе пра-
...полкі ў сіласныя ямы закладзена
70 тон сур'юкі, макрыцы і інш.
...пугазеллі. Сіласуецца атава.
Мяркуюцца засіласаваць 250 тон
бульбоўніку. Сіласная вежа пад-

рыхтавана.
У гэтым годзе калгас забяспе-
...чыць сіласам не толькі калгаснае
стала, але і жывёлу калгаснікаў.
З жніўня месяца жывёлагадоў-
...чая брыгада занята на апыленні
кароўнікаў. На столь накладзен
тоўсты пласт саломы. Вокны за-
...шкляны і ўстаўлены. Таксама па-
...белены сцены. У кароўніках чыс-
...та і светла. Кармушкі пастаўле-
...ны на свае месцы. Яны добра аб-
...гэбляваны і вычышчаны. Агледжа-
...ны і ўцеплены дзверы.
Зімой усё стала будзе забяспе-
...чана чыстай добрай вадой. Пабу-
...лаваны артэзіянскі калодзеж.
Цёплая і сытая зімоўка жывё-
...лы ў калгасе забяспечана.
А. ЛЯСНЫ.

...не прытрымліваюцца арганізацыі,
...абавязак якіх кляпацца аб бес-
...перабыным забеспячэнні працоў-
...ных дрывамі.
Яны чакаюць, пакуль пойдуць
першыя снягі, пакуль паўторыцца
гісторыя мінулых год, калі ў мно-
...гіх пайшчыкаў заставаліся нескра-
...пастымі талоны.
Вось менскі гартоп. Намеснік
дырэктара гартона т. Грайвер
вельмі спакоен.
У гэтым годзе лепш абстаіць
справа.
Між тым у Менск пакуль што
завезена 268.786 кубаметраў
дроў, што складае 52,3 проц. Пра-
...доўнаму насельніцтву выдана
108.621 кубаметр — 36,2 проц.
...плана. Мясцовая прамысловасць і
...комунальныя прадпрыемствы ат-
...рымалі толькі 57 проц. гадавой
патрэбнасці. Лічыць далёка незда-
...вальняючым і кіраўнікам гартона
самазаспакойвацца няма ніякіх
пастаў.
Вялікі рахунак трэба прад'явіць
к Лесбелу. Да гэтага часу прамыс-
...ловыя цэнтры БССР забяспечаны
дрывамі пакуль што толькі на 60
...проц. Менскаму гартопу замест
515 тысяч кубаметраў пастаўлена

Цікава, а чаму Лесбел не пакла-
...паціўся аб тым, каб леспрамгасы
адпраўлялі поўнагрузныя вагоны?
Толькі адзін менскі гартоп недаст-
...рымаў па актах недагрузаных ва-
...гонаў каля 5 тысяч кубаметраў
дроў. Падумаць толькі, колькі
транспартных сродкаў магчыма
было эканоміць.
Справа і ў тым, што многія
леспрамгасы не адчуваюць адзас-
...насці за сваю работу. Мы маем на
...ўвазе Асіпавіцкі леспрамгас (нам.
дырэктара Казачок), які, замест
680 вагонаў дроў, адгрузіў Менску
230 вагонаў. Рэчыцы леспрамгас,
які, замест 658 вагонаў па плану,
адгрузіў 189 вагонаў. Не лепш
адгрузаюць дрывы і іншыя лес-
...прамгасы.
Але адзед збыту на чале з Коф-
...манам супакойваецца зусім ня-
...значным паліпшэннем справы ў
...параўнанні з леташнім годам. Гэ-
...та — шкодная тэндэнцыя. Як у
...лесбеле, так і ў гартонах яшчэ і
...думаць не пачалі аб плане завозу
дроў у зімовы перыяд 1936 года.
Людзі чакаюць першых снягоў і
...марозоў.
Н. ГАСМАН.

ГЛУШЫЦЕЛІ САМАКРЫТЫКІ З БРАГІНА

— У студзені гэтага года я
...слаў у рэдакцыю «Звязды»
...сьмі аб раскравданні сацыялі-
...стычнай уласнасці ў калгасе
«Чырвоны партызан № 3», Ма-
...жынскага сельсовета (Брагін-
...скі раён). У пісьме ўказваў, што
...шлым кладаўшчыком калгаса—
...Юрнем А. раскравдзена 2 тыс.
...ліграмаў збожжа і незапры-
...тавана 736 кілограмаў. Но-
...рым кладаўшчыком — Плюшчай
...таксама ўкравдзена 266 кіло-
...грамаў і не запрытавана 229
...кілограмаў збожжа. Судова-след-
...ствыя органы з раскравдальнікамі
...абараняюць.
Я ад вас атрымаў паведамлен-
...не, што гэта маё пісьмо накіра-
...вана на расследаванне сакратар-
...а Брагінскага райкома КП(б)Б.
...не сакратар райкома і не дур-
...нае расследаваць гэту справу.
...на піша нам пакрыўджаны
...т. Кваша К. з Брагінскага
...такія пісьмы з Брагінскага
...на не адзінавы.

...класава-варожых элементаў, пра-
...лезных у калгасы.
На працягу гэтага года «Звя-
...да» паслала раённым арганіза-
...цыям (РК КП(б)Б, РВК, райпра-
...куратуры, райза) 6 пісем аб ку-
...лацкай дзейнасці ў буйным калга-
...се «Чырвоны Окцябр», Мікуліцка-
...га сельсовета. У пісьмах селько-
...ры сігналізавалі аб падрыўной ра-
...боце кулацтва і засмечанасці скла-
...ду брыгадзіраў. Так, брыгадзірам
6 брыгады працуе жулік, зло-
...дзей Шахніцкі, у 7—таксама зло-
...дзей, былы заможнік Кур'яв А.,
...брыгадзірам 2 брыгады з'яўляю-
...ца былы лішэнец, спекулянт Лю-
...бачка П., у 5 — былы афіцэр,
Ганчар К., у 4 — былы прэр-
...дазаваннік, Мароз А. Старшыня
калгаса, камуніст Лаўрусенка па-
...турае ўсім агіднасцям, якія тво-
...раюць ў калгасе. Меры за гэтых
пісьмах не прыняты.
Селькоры раёна, як і раней,
...скардзяцца, што класача-варожыя
...элементы, прахалзімы, зладзей
...прадаўжаюць разбураць калгас
«Чырвоны Окцябр».

...включна дрэнна рэагуюць у
...ніне на пісьмы селькораў і
...рацоўных. Райком КП(б)Б
...роў адказу на 21 пісьмо, рай-
...ванком — на 38, райза — на 27.
...пракуратура на 28 і іншыя
...вазіды на 18 пісем.
Райком КП(б)Б (сакратар та-
...шыноў), які павінен паказваць
...выпад быстрага і своєчасовага
...авання і вясці рашучую ба-
...рць з саюзна-панскімі адносі-
...намі да пісем працоўных, сам ма-
...е дзесяткі пісем, пасланных
...для рэагавання.
...матыка гэтых пісем розна-
...— і аб засмечанасці кад-
...раў, і аб п'янках, і аб раскрав-
...данні сацыялістычнай уласнасці, і
...саюзна-панскіх адносінах да
...шых людзей, і аб зажыме сама-
...краві і т. д. і т. п.
...рагінскія раённыя арганізацыі
...на праходзяць міма абураю-
...чых фактаў злачыннай дзейнасці

...У «Звяздзе» ад 15 мая змешча-
...на заметка пад загалоўкам: «У па-
...гоні за процантамі». А адказ на
...не ад райза (куды яна была пас-
...лана для расследавання і прыняцця
...мер) атрыман толькі 9 жніўня.
...Амаль тры месяцы патрабаваліся
...райза для таго, каб даць свой ад-
...каз на заметку. Гэта не адзінавы
...выпад пад бюракратызма і безад-
...казнасці!
Надаўда «Звязда» атрымала ад-
...каз ад таго-ж земадзела за по-
...лісам работніка Грожыка, у якім
...барэцца ад абарону жулік, зло-
...дзей, брыгадзір калгаса Шахніцкі.
...Усё гэта дае нам права сказаць,
...што ў Брагінне глушачь самакры-
...тыку, яўна ігнаруюць заставову
...бюро ЦК КП(б)Б ад 20 лістапа-
...да мінулага года «Аб нерэагаванні
...радам наркаматаў і раёнаў на
...пісьмы працоўных, апублікаваныя
...або перасланыя «Звяздой».

...культура палескай калгаснай вёскі
...«ВЯЛІКАЯ АКАДЭМІЯ»
...Госці да дзёда Сцяпана прышлі
...нечакана. Аднак, дзед не так здзі-
...віўся самім гасцям, як іх прапа-
...нове.
— Бачыў, дзед, лазню, якую
...мы ў калгасе пабудавалі?
— Бачыў.
— Пойдем мыцца. Сёння яе
...ўжо вытайлі.
Цыгарка ў руцэ дзёда застала-
...ся не скручанай: Спяпан пакрыў-
...дзіўся.
— Што вы, хлопцы, смяяцца
...прышлі? Я ўсё-ж такі брыгадзір
...А ты, Дзяніс, яшчэ старшыня Ча-
...лавек, быццам-бы сур'ёзны, а вал
...старым жартаваць прышоў.
Шасцьдзсят год пражыў і не мыў-
...ся. Нарадзіўся — памылі, памру
...— памыюць. Мне ваша лазня ні
...к чаму.
Дзед пацвярдзіў гістарычны
...факт: у беларускім Палессі лазняў
...ніколі не было. Паласуць бывала
...аранку вадой твар і рукі і дастат-
...кова.
Госці не адступалі. Гударка вя-
...лася доўгая Выкурылі ў дзёда доб-
...рую долю табаку з кісета. Надаку-
...чылі. Рапту ён пайсці на хітрыкі.
— Выйдзі з імі на вуліцу, можа
...алетанчыць.
— Узяў бялізну «сельпоўскую» з
...рук сваёй старухі Васілісы і па-
...шоў Гурбай накіравацца да лазні.
...Стаіць яна здалёку, блішчыць
...на сонцы новымі бярвенчатымі
...сценамі і з шырокімі локнамі. Даў-
...жыней у 12 метраў высяка.

...Марудна, нехаця шагаў Сця-
...пан з гасцямі. Успомніў, як у пер-
...шыя дні, калі лазня яшчэ будава-
...лася, звяртаючыся з калгаснага по-
...ла да хаты, ён сунуўся каля но-
...вых сценак, рукамі мацаў абдэса-
...ныя бярвенні і шкалаваў:
— Добры лес, а на глуштва
...дзе.
І спадзяваўся: людзі не будуць
...мыцца, адмовяцца ад балаўства.
Тады прыдумаем, што рабіць з гэ-
...тай хатой. Карысьць будзе.
Так раздумваючы ён апынуўся
...ля ўваходу. Застанавіўся каля
...дзвярэй, паглядзіў барыду, агля-
...дзеўся і павярнуў.
— Не пайду.
Моп мінулага цягнула Спяпана
...назад. Наглядаўшыся за ім калга-
...сныя хлопцы расмяяліся і падза-
...морылі.
— Струсіў, а яшчэ ўдарнік-бры-
...гадзір.
— Ты майго ўдарнага звання
...не чапай. У лазню зайсці не цяж-
...ка, а вось брыгаду вясці паслытай.
— Чаму-ж ты ў лазню не захо-
...дзіш?
— Зайду. Някай актыў спачат-
...ку, а я за ім...
З гэтага пачалася ў жыцці ста-
...рога Спяпана новая «эпоха».
Такою-ж «школу», як і Спяпан,
...прайшла 52-гадовая калгасніца
...Бандарэнка Ефім'я.
Гэта было незадоўга да вясення-
...га совы ў арцелі «Калгаснік Ма-
...зыршчыны».

...З калгасным ладам у быт палес-
...кага селяніна ўвайшла лазня. У
...адным толькі Мазырскім раёне па-
...будавана 45 калгасных лазняў, а
...да канца года іх будзе 80.
...
...У палескай вёсцы «права гра-
...мадзяства» прышлося заваўваць
...не толькі лазні, Пшаніцу, фрукто-
...выя сады тут лічылі таксама не-
...патрэбнымі, не падыходзячымі да
...мясцовага клімату, глебы.
Тут сказалася і рэакцыйная те-
...орыя «самабытнасці» разгромле-
...ных, контррэвалюцыйных беларус-
...кіх нацёмаў. «Самабытнасць» па-
...між іншым, азначала і тое, што,
...быццам, да зямлі беларускага Па-
...лесся сады не прыываюцца. А
...вось зараз, амаль, ва ўсіх калга-
...сах пышна растуць малалыя сады
...З кожным годам іх плошча расце.
«Самабытнасць» азначала, што,
...быццам, на палескай зямлі пшані-
...цы не быць. Пшанічнага хлеба
...палеская вёска не ведала. Зараз
...пшаніцу ў Палессі калгаснікі се-
...юць таксама ўлеўнена, як бульбу.
...Пшанічны хлеб ядуць у дастатку,
...так як да рэвалюцыі тут беднякі
...елі лебяду...
Не называць жыцця. Ад лебяды
...— да пшаніцы. Газета — у кожнай
...хаце. Пісьменныя — у кожнай
...сям'і. Лампы — у кожнай ха-
...це і толькі, як памятка старыны,
...у некаторых хатах захаваліся ды-
...ры-лучнікі, праз якія не так даў-
...но праходзіў тым ад лучыны.
Няма хат з землянымі падлога-
...мі. Шырокія мытыя палавіцы
...чыстай радуюць вока. Нама-
...агульных палацёў — ёсць лоткі,

...замест агульнай глінянай міскі —
...талеркі, лопкі, вількі і нажы. Са-
...мавар, гарбата з цукрам увайшлі
...ў неабходнасць, у прывычку. На
...месца павялічных бабак заступі-
...ла калгасны радзільны дом. На
...месца знахароў і калдуноў —
...медычны пункт.
...
...Раней жыхар Палесся меў за-
...зорную клічку — палішук. Зараз
...няма палішукі — брудных, жаб-
...радкіх жыхароў палескіх балот.
...Ёсць заможныя, пісьменныя кал-
...гаснікі. Вось, з палескай вёскі
...Слабада, а зараз арцелі «Кал-
...гаснік Мазыршчыны», паходзяць
...Папавец Аркадзі Грыгор'евіч —
...чырвоны лётчык, Гнедзька Грыго-
...ры Барысавіч — камандзір-пе-
...хадзец, Сітнік Гур'іч — каман-
...дзір, Сітнік Філіп — інжынер-пла-
...навік, Пінфіленка Прахор — ін-
...жынер-воднік і шмат іншых. Каля
...двух дзесяткаў дзяўчат і хлопцаў
...вучацца ў інстытутах, тэхнікумах
...на рабфаках. Калгасная моладзь,
...якая калісьці баялася выйсці за
...ваколіцу сваёй вёскі, пацягнулася
...да парашутаў, самалётаў, у павет-
...раныя прасторы, па оўля машыны.
Нярэдка пасля работы збіраецца
...калгасны люд каля клуба пагута-
...рыць. Ліхам успамінае пана, ус-
...памінае, як усёй вёскай ратавалі-
...ся ад белалазякаў у лесе, ўходзілі
...ў партызанскія атрады. Не забы-
...баецца, як палескія жаноры ў
...1920 г. пры адступленні, пад па-
...розай расстрэлу, загналі ў сусед-
...нюю вёску Мясенкавічы ў хаты
...чатыры сялянскія сям'і і зажыва-
...спалілі іх разам з хатамі. Не за-
...бываецца, як паны ў вёсцы Скры-

...галаве павесілі партызана-бедняка
...Дзёркача.
...Пры гэтых успамінах партызан-
...ны Цімафей, Дзяніс і інш. адчува-
...юць сваё плечы, збітыя панскімі
...прыкладамі; рукі, адчуўшы кан-
...далы; губы, рассечаныя белаполь-
...скімі нагайкамі. Успамінаюць, як
...дапамагаючы Чырвонай арміі, яны
...ўпарта білі ворага, праследвалі яго
...па пятах, гналі з сваёй зямлі.
...Калгасная моладзь, затаіўшы
...дыханне, слухае баявыя размовы,
...вочы гараць, прагнуць подвігаў.
— Эх, познька радзіліся...
...Ну ды яшчэ прыдзецца... Пака-
...жам...
...
...За вёскай заходзіць сонца. Вог-
...нены дыск хаваецца ў далечыні.
...Апускаецца ў высокія густыя хле-
...бы, што цягнуцца ад вёскі да га-
...рызонта быццам мора.
...Гэта там, дзе ў недалёкім міну-
...лым балота і мох рабілі жыццё
...чалавека дзікім, жабрадкім, дзе
...людзі не толькі не мелі лазні, але
...не ведалі, што значыць досыта
...хлеба пасці, гаравалі над тым, —
...«як-бы лыкі дастаць, каб лапці
...сплясці».
...— Цяпер наша жыццё не прас-
...тае, а вялікая акадэмія. І гэта
...ўсяго толькі за пяць калгасных
...гадоў, — філасофскі нібы пра са-
...бе сказаў Гнедзька Дзяніс.
...Ай ды Дзяніс! Выходзіць, мы
...як-бы ўсе акадэмікі!
...І дружны, раскацісты, счаслівы,
...смах прарваў цішыню цёплай па-
...лескай ночы.
...ФІВ.

ПА ГАЗЕТНЫХ РАДКАХ

МАРАФОНСКИ БЕГ

Адліўка мастацкіх вырабаў

Смаленская газета «Рабочий Путь» наведальне аб тым, што на Песаханскім чыгуначным заводзе (Заходняя вобласць) арганізавана адліўка мастацкіх вырабаў. Брыгада пад кіраўніцтвам старога рабочага-фармаўшчыка Федосова адлівае прыгожыя чарнільныя прылады, пепельніцы, коннікаў, мядзведзяў, паліўнічых сабак з зайцамі ў зубах і іншыя мастацкія металічныя вырабы.

Чэхаславацкія тэкстыльшчыкі ў Іванаве

У Іванаве прыбыла дэлегацыя чэхаславацкіх тэкстыльшчыкаў: т.т. Дэлінг, Эфенберг і Крауберг. Дэлегацыя наведала брацкую магілу расстраляных у 1915 г. іванаўскіх тэкстыльшчыкаў, потым пабывала на меланжавым камбінаце, дзе знаёмілася з вытворчасцю, рабочымі кватэрамі, яслямі і дзіцячым садкам. («Рабочий край»).

Пакой Шчорса

Як паведамляе Украінскі «Пролетарий», чэрнігаўскі музей арганізуе «пакой Шчорса», дзе канцэнтруе розныя дакументы і рэчы, належаць Шчорсу. Ужо знойдзена — паходны ложка, і коўрык Шчорса, кнігі, якімі ён карыстаўся, фатаграфіі курсаў дачскаду, арганізаваных на ініцыятыве тав. Шчорса.

Бабровы запаведнік у Чачэрскаім раёне

Яшчэ ў канцы мінулага года ў Чачэрскаім раёне ў балотных затонах ракі Сож былі заўважаны бабры. Для бабра там ёсць добрая кармавая база: айр, асінік, алошнік. Зараз у раёне ўстаноўлена назіранне і ахова баброў. Пасля веснавога паводдзя колькасць баброў у раёне павялічылася. На паліках, зараз тут ёсць каля 150 баброў. Прыняты меры, каб забяспечыць іх развіццё. У месцы размяшчэння баброў забаронены ўсялякія пабудовы і пешаходны рух.

Бабры таксама заўважаны і ў Клімавіцкім раёне (на рацэ Лабжанка) і ў Кармянскім раёне. Тут іх налічваецца больш 100 штук. Зараз вывучаюцца ўмовы размяшчэння баброў для іх канцэнтрацыі.

Адкрыўся інстытут нацыянальных меншасцей

Грэкі атрымалі перамогу над персамі пры Марафоне Гэту радасную для пракаў вестку неабходна было паведаміць у сталіцу пераможцаў — Афіны. Веснікам перамогі з'явіўся адзін малады воін. Ён прабег 42 кіламетры 200 метраў. Гэта было ў 490 годзе да нашай эры.

З таго часу ў алімпійскіх іграх старажытнай Грэцыі, як лёгкаатлетычнае спаборніцтва, увайшоў марафонскі бег. Ён астаўся і ў праграме цяперашніх алімпіяд.

...Марафонскі бег пад Менскам. 14 чалавек выстраіліся ў адзін рад на маглёўскай пашчы. Зараз ладзіць старт удзельнікам бегу, байцам і камандам менскага гарнізона.

12 гадзін 30 мінут Старцёр тав Шэрашэўскі камандуе — «марш!» «Шчаслівай дарогі!» Бегуны адпраўляюцца ў далёкую дарогу выпрабавання выносливасці і сілы.

Са старту бег адразу павяў тав Барабаншчыкаў. Другім ідзе тав Іларыён. Першыя пяць кілометраў яны прабягаюць за 21 мінуту. На шостым кілометры на другое месца выходзіць тав Штыльман. У такім парадку на 35 мінуце яны праходзяць 10 кілометраў.

Яны бягуць спакойна, роўна, павольна. На-хаду ім перадаюць шакалад; высакім ртом яны робяць некалькі глаткоў.

Прайшла гадзіна. Бегуны прайшлі ўжо 15 кілометраў 200 метраў. Наперадзе тав Барабаншчыкаў, за ім тав Штыльман Прасвет між імі — 200 метраў. Хутка яны пачынаюць адставаць. Уперад выходзіць т. Іларыёнаў, за ім т. Цімошын. Тав. Барабаншчыкаў ідзе трэцім.

Палова дарогі — 21 кілометр 100 метраў. Тав Іларыёнаў праходзіць гэту адлегласць за 1 гадзіну 23 м. 45 с. Неўзабаве яго абганяе тав. Цімошын. Апошні ідзе адным там там. Як пайшоў са старту, так і ўсю дарогу да фінішу Прасвет паміж імі і Іларыёнавым расце — 50, 100, 200 400 метраў Іларыёнаў увсім адстаў замест яго небяспечным сапернікам высоўваецца бегун тав Беляноўскі. Але позна. Асталося 2 кіламетры. І тав. Цімошын фінішуе першым. 42 кіламетры і 200 метраў ён прабег за 3 гадзіны, 12 мінут, 30,4 секунды.

Праз 3 мінуты 40,1 секунды к фінішу прыбывае тав. Беляноўскі, адстаўшы на палы кілометр, а праз 7 м. 33,1 секунды тав. Златаў.

Результаты гэтых трох бегуноў лепшыя за результаты пераможцаў марафонскага бегу ў Растове, якія прайшлі гэту дыстанцыю за 3 гадзіны 23 мінуты. Чварцым прыходзіць тав. Кузьмін, а за ім т. Родзін, Мурашкін і апошнім т. Куліяў (за 3 гадзіны 50 м. 55 с.).

Результат тав. Цімошына з'яўляецца рэкордам у марафонскім бегу для БССР.

І. ЦЫВЕС.

15 ВЕРАСНЯ У МЕНСКУ ПАЧНЕЦА АБМЕН ПАПАРТОУ

Гутарка з начальнікам упраўлення міліцыі БССР тав. А. Клячкоў

У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» начальнік упраўлення міліцыі БССР тав. А. Клячкоў паведаміў аб ходзе падрыхтоўкі і правядзення абмену пашпартаў у Менску. Абымен пашпартаў пачнецца 15 верасня. У сучасны момант органы міліцыі, прадрпрыемствы і домакіраўніцтва вядуць падрыхтоўчую работу, якая і будзе скончана ў сярэдзіне гэтага месяца.

Як будзе праводзіцца абмен пашпартаў ў Менску?

Тав. Клячкоў паведаміў: — Абыменяцца будуць трохгадовыя пашпарты, выданыя ў момант агульнай пашпартызацыі. Гэта значыць пачынаючы з студзеня 1933 года па студзень 1934 года ўключна. Усе грамадзяне Менска, якія атрымалі трохгадовыя пашпарты, пачынаючы з лютага 1934 года і пазней, а таксама жыхары горада, якія маюць аднагодовыя пашпарты і часовыя пасведчанні, павінны абыменяць свае пашпартныя дакументы пасля тэрміну іх дзейнасці. Гэтыя пашпарты будуць абыменяцца ў пашпартных стадах аддзяленняў міліцыі ў агульным парадку.

Пры абымене пашпартаў грамадзянам Менска будуць выдавацца пяцігадовыя пашпарты замест трохгадовых.

Гэта не распаўсюджваецца на дапрызыўнікаў, якія прыёмстваў і ўстаноў і іх утрыманцы, якія абыменяюць пашпарты па месцы работы, павінны здаць свой стары трохгадовы пашпарт і стандартную даведку з месца жыхарства, завераную домакіраўніцтвам. Акрамя таго, асобы, якія знаходзяцца на вайсковым ўчоне павінны пры абымене пашпарта прадставіць свой ўчотна-вайсковы білет. Кіраўніцтва міліцыі БССР прыняло рашэнне першыя пашпарты на прадрпрыемствах выдаваць лепшым ударнікам, знатым людзям вытворчасці.

Пасля сканчэння абмену пашпартаў на прадрпрыемствах і ў ўстановах пачнецца абмен пашпартных дакументаў усім астатнім грамадзянам Менска. Іх пашпарты будуць абыменяцца па месцы жыхарства ў адпаведных аддзяленнях міліцыі горада. Аб дні і часе абмену пашпартаў усім грамадзянам Менска будзе паведамлена домакіраўніцтвамі заўчасна.

Якія трэба прад'яўляць дакументы пры абымене пашпартаў?

— Рабочыя і служачыя прадрпрыемстваў і ўстаноў і іх утрыманцы, якія абыменяюць пашпарты па месцы работы, павінны здаць свой стары трохгадовы пашпарт і стандартную даведку з месца жыхарства, завераную домакіраўніцтвам. Акрамя таго, асобы, якія знаходзяцца на вайсковым ўчоне павінны пры абымене пашпарта прадставіць свой ўчотна-вайсковы білет. Кіраўніцтва міліцыі БССР прыняло рашэнне першыя пашпарты на прадрпрыемствах выдаваць лепшым ударнікам, знатым людзям вытворчасці.

Жыхары Менска, якія будуць абыменяць пашпарты па месцы свайго жыхарства ў аддзяленнях міліцыі, акрамя прадстаўлення стандартнай даведкі з месца жыхарства і злучы свайго старога трохгадовага пашпарта павінны будуч прадставіць таксама даведку з прадрпрыемства або ўстановы аб рабоце.

Як будзе праводзіцца абмен пашпартаў у другіх мясцах БССР?

— Адначасова з Менскам будзе праводзіцца абмен пашпартаў у 100-кілометровай паласе заходняй граніцы БССР, дзе пашпартызацыя праводзілася згодна асобнай інструкцыі, зацверджанай Саўнаркомам СССР ад 14 студзеня 1933 года. Пашпартызацыя ў гэтых населеных пунктах будзе праводзіцца праз адпаведныя органы міліцыі, як і ў Менску.

ПРЭМІЯ НА УМАЦАВАННЕ АБАРОНЧАЙ РАБОТЫ

На некалькі мільёнаў рублёў рэалізавана білетаў 9 латарэ; Асоавіяхіма сярод сельскага насельніцтва БССР.

Першымі выкавалі свае планы па рэалізацыі білетаў: Аршанскі раён, Асіпавіцкі, Віцебскі, Гомельскі, Слуцкі і Глускі.

Цэнтральны совет Асоавіяхіма СССР прэміраваў Асоавіхім БССР другой ўсесаюзнай прэміяй—7.000 руб. на ўмацаванне абарончай работы.

ТРАДЫЦЫЙНАЕ ЛЕГКААТЛЕТАЧНАЕ СВАТЯ НА ПРЫЗ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

5 і 6 верасня на менскім стадыёне «Дынамо» імя Кірава адбудуцца гарадскія міжведдзественныя лёгкаатлетычныя спаборніцтвы на традыцыйны прыз газеты «Звязда». Прыз «Звязды» быў устаноўлены ў першую разыграў у 1934 годзе. Яго заваявала каманда профсаюзаў.

Спаборніцтвы праводзяцца з мэтай праверкі пастаноўкі летняй работы па лёгкай атлетыцы ў асобных ведамствах і арганізацыях горада.

Гарадскі совет фізкультуры распарадаваў праграму лёгкаатлетычнага свята. Удзел прымуць зборныя каманды профсаюзаў, спартчунны таварыстваў «Спартак» і «Дынамо» і менскага гарнізона. Кожная каманда будзе складацца з 20 чалавек (12 мужчын, 8 жанчын).

У праграме спаборніцтваў—бег на 100, 200, 400, 1500, 5000 метраў і бар'ерны бег на 110 метраў для мужчын; 40, 100, 500 і 800 метраў для жанчын; вялікая і малая шведскія эстафеты; прыжкі ў вышыню з месца, з пабегу і з шасты; прыжкі ў даўжыню, трайны прыжок; мятанне гранаты, дыска, ядра, каля і мяча. Каманда пераможцаў прэміруецца пераходным прызам газеты «Звязда». Таксама памяркуюцца асобныя ўдзельнікі якія лаўроўца высокіх рэзультатаў у спаборніцтвах.

ПАВЕДАМЛЕННІ

4 верасня гэтага года ў 6 гадзін вечара ў памяшканні прафсаюзаў (Інтэрнацыянальная вул.) адбудзецца пасяджэнне най конікурснай камісіі ЦВК БССР.

Парадак дня: 1. Даклад НККомунальнай гаспадарні і Белжылсаюза аб ходзе курса на лепшы гасосвет па аднаўленню і захаванню жыллёвай рабыту і садэкпад ЦП саюза работнікаў жыллёвай ксепаратывы—т.т. Амбражунас, Рэзуеў, Бабкоў.

2. Даклад жыллёва-зямельнага кіраўніцтва і кіраўніцтва менгорсовета і менгоржылсаюза аб іх рабоце па рэалізацыі курсу на лепшы гасосвет па аднаўленню і захаванню жыллёвай рабыту і аб падрыхтоўцы да зімы і садэкпад комунальнай жыллёвай секцыі менгорсовета. Дакладчыні: начальнік жыллёва-зямельнага кіраўніцтва тав. Юдзін, нач. кіраўніцтва добрабыту тав. Ясольшын, гасосвет тав. Астроўскі, старшыня комунальнай секцыі менгорсовета тав. Станкевіч, старшыня жыллёвай секцыі тав. Астроўскі.

3. На пасяджэнне цэнтральнай конікурснай камісіі ЦВК БССР.

М Е Н С К

Вярнулася экспедыцыя Беларускай Акадэміі Навук

Вярнулася ў Менск экспедыцыя Беларускай акадэміі навук на вывучэнне засмечанасці палёў і працаўнікоў акадэміі за месяц абследвалі калгасныя палі Менскага, Талачынскага і Жлобінскага раёнаў. Даследаванне паказала, што ў тункавых пасевах засмечанасць пустазеллем на многа разоў меншая чым у негатунаковых пасевах.

Новы набор у вышэйшую камуністычную сельгасшколу

Заканчваецца набор студэнтаў у вышэйшую камуністычную сельгасшколу імя Леніна. На 500 месц паступіла 928 заяў. Да іспытаў дапушчана 459 чалавек прыняты 378 чалавек. Сярод ужо прынятых 142 калгаснікі і 128 рабочыя. Звыш 100 заяў паступіла ад чырвонаярмейцаў, якія сёлага паллягаюць ламабілізацыі.

Заняткі з новым наборам пачнуцца з 1 студзеня 1936 года.



Паслеў спанечнік, Нэля Шкалава —вучаніца 3-га класа 36 школы

111 Варашылаўскіх стралкоў

Каманда лепшых стралкоў швейнай фабрыкі «Октябрь» рыхтуецца да спаборніцтваў па стральбе з камандай віцебскай фабрыкі «Сяг Індустрыялізацыі». Каманда трэніруецца на ўноўпабудаваным стралковым пры фабрыкі. Тут падрыхтавана ўжо 111 варашылаўскіх стралкоў.

Паведамленні аб выйгрышах

6 выйгрышаў па 1.000 руб. выйшла ў жніўні бюро безаблігацыйнага кіраўніцтва БССР. У жніўні бюро паведаміла другіх 2976 па-выгратрымальнікаў аб выйгрышах на розныя сумы.

Павелічэнне попыту на мяса-каўбасныя вырабы

У сувязі са зніжэннем дзяржаўных ценяў на мяса-каўбасныя вырабы...

роў у раёне павялічылася. Па па-
ліках, зараз тут ёсць каля 150
баброў. Прыняты меры, каб забя-
печыць іх развіццё. У месцы раз-
мяшчэння баброў забаронены ўса-
лякі пабудовы і пешаходны рух.

Бабры таксама заўважаны і ў
Клімавіцкім раёне (па рацэ Лаб-
жанка) і ў Кармянскім раёне. Тут
іх налічваецца больш 100 штук.
Зараз вывучаюцца ўмовы размяш-
чэння баброў для іх канцэнтрацыі.

Результаты гэтых трох бегуноў
лепшыя за результаты пераможцаў
марафонскага бегу ў Расове, якія
прайшлі гэты дыстанцыю за 3 гадзі-
ны 23 мінуты. Чарвотым прыхо-
дзіць тав. Кузьмін, а за ім тт. Ро-
дзін, Мурашкін і апошнім т. Кулі-
каў (за 3 гадзіны 50 м. 55 с.).

Результат тав. Цімошына з'яўля-
ецца рэкордам у марафонскім бегу
для БССР.

**НОВЫ НАБОР У ВЯШЭЯШУЮ
КОМУНІСТЫЧНУЮ СЕЛ'ГАСШКО-
ЛУ.** Заканчваецца набор студэнтаў
у вышэйшую камуністычную сель-
скагаспаларчую школу імя Леніна.
На 500 месц паступіла 428 заяў. Да
іспытаў дапушчаны 459 чалавек.
Прыняты 374 чалавек. Сярод ужо
прынятых 142 каласнікі і 128 рабо-
тых. Звыш 100 заяў паступіла ад
чырвознаармейцаў, якія сёлага пад-
лягаюць дэмабілізацыі.

Заняты з новым наборам пачнуць
з 1 студзеня 1936 года.



Паспеў спячэчнік, Нэля Шакава
— вучаніца 3-га класа 36 школы —
зрывае паспеўшы спячэчнік.

**ПАВЕДАМЛЕННІ АБ ВЫІГРЫ-
ШАХ.** 6 выігрышаў па 1.000 руб.
выявіла ў жніўні бюро безабліга-
цыйнага кіраўніцтва БССР у жніў-
ні бюро паведамляла другіх 2.976 па-
выкатрымальнікаў аб выігрышах
на розныя сумы.

**ПАВЕЛІЧЭННЕ ПОПЫТУ НА МЯ-
СА-КАЎБАСНЫЯ ВЫРАБЫ.** У су-
вязі са зніжэннем дзяржаўных
цэн на мяса-каўбасныя вырабы
у менскіх мясных магазінах чаг-
даецца павелічэнне попыту на гэ-
тыя вырабы.

1 верасня менскі магазін № 1
«Гастраном» прадаў розных каўбас-
ных вырабаў і капчонасцей на
7.300 руб. Сярэдняя выручка ў
дзень за гэтыя вырабы ў жніўні
раўнялася 3.500 руб.

4 верасня гэтага года ў 8 гадзін вечара ў памяшканні
Сталіна (Інтэрнацыянальная вул.) аббудзецца пасяджэнне
най конкурснай камісіі ЦВК БССР.

Парадак дня:
1. Доклад НККомунальнай гаспадаркі і Белжылсаюза аб
курсе на лепшы горсовет па аднаўленню і захаванню жыллёва-
рабы і садкапад ЦП саюза работнікаў жыллёвай наапрацоў-
чыкі—тт. Амбразюнас, Рэзвў, Бабкоў.

2. Доклад жыллёва-зямельнага кіраўніцтва і кіраўніцтва
менгорсовета і менгоржылсаюза аб іх рабоце па рэалізацыі
курсу на лепшы горсовет па аднаўленню і захаванню жыллёва-
рабы і садкапад ЦП саюза работнікаў жыллёвай наапрацоў-
чыкі і добрабыту і аб падрыхтоўцы да зімы і садкапад камунальна-
лёвай секцыі менгорсовета. Докладчыкі: начальнік жыллёва-
рабы і садкапад тав. Юдзін, нач. кіраўніцтва добрабыту тав. Явон-
га кіраўніцтва тав. Юдзін, нач. кіраўніцтва камунальнай секцыі
менгорсовета тав. Станкевіч, старшыня жыллёвай секцыі тав. Ас-
троўскі, старшыня конкурснай камісіі ЦВК БССР тав. Ас-
троўскі.

3. На пасяджэнне цэнтральнай конкурснай камісіі ЦВК БССР
шаюцца кіраўнікі і члены секцыі менгорсовета, дэпутаты
рык, заводаў, жантаў, ЦП профсаюзаў, праўленні жантаў,
упраўдамі, дворнікі і антыў жантаў.

Старшыня цэнтральнай конкурснай камісіі ЦВК БССР М. М.

5 верасня ў 8 гадзін раніцы, ад-
будуцца заняткі гадзінага Комвуза
сакратароў парткомаў ранішняй
змены, ч 7 гадзін вечара заняты гад-
зінага Комвуза сакратароў парт-
комаў вячэрняй амены.

5 верасня ў 7 гадзін вечара ў До-
ма партактыва (малая зала) адбу-
дзецца пропсеминар для
дыстаў партыйнай і комса-
сепі г. Менска па дакладу
на VII кангрэсе Комітэта

Нам. адк. рэдактара А. М.

АДКРЫУСЯ ІНСТЫТУТ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЕН

У Менску адкрыўся Беларускі
дзяржаўны інстытут нацыяналь-
ных меншасцей з секцыямі—яў-
раёўскай, польскай і рускай. Інсты-
тут мыхтуе школьных настаўні-
каў па гісторыі, географіі, мове,
літаратуры, фізіцы і матэматы-
цы. У бягучым годзе прыём уста-
ноўлен у 200 чалавек.

Інстытут атрымаў добрую матэ-
рыяльную базу—памішканне, га-
бінеты, інтэрнат. Адпушчаны сродкі
на пабудову новага чатырохпа-
вярховага будынка для інтэрната
студэнтаў на 300 чалавек. У якас-
ці выкладчыкаў прыцягнуты ра-
ботнікі Беларускай акадэміі навук,
універсітэта і іншыя высокаквалі-
фікаваныя сілы.

БЕЗУПЫННЫ ПАТОК. Пэх па
вырабу мужчынскага абутку фаб-
рыкі імя Кагановіча пераведзен на
работу безупынным патокам (удас-
каналены канвеер) па ўзору мас-
коўскіх і ленынградскіх абутковых
фабрык. Гэтым самым павялічылася
прадукцыйнасць працы і загрузка
абсталявання.

Штодзённа пэх дае 2400 пар абут-
ку.

ПАМЯШКАННЕ ВДТ-1
Беларускі дзяржаўны тэатр
ОПЕРЫ І БАЛЕТА
Сёння, 4 верасня,
БАЛЕТ КАПЕЛІЯ

Пачатак у 8 гадзін
Білеты ў рабочай касе з 1 да 4 з 4
да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 21 з 5
гадзін веч.
Прымаюцца заявы на селекцыйныя
паказы (са свідкамі).

Памяшканне
дзяржаўнага
польскага тэатра
БССР ВДТ-11
Мастацкі кіраўнік Санина
Сёння, 4 верасня

Гісторыя пяці хвастоў
ў 4-х дзелях
Пачатак у 8 г. 30 мін. веч.
Білеты прадаюцца ў рабочай касе
ў касе тэатра.

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР
«Чырвоная
Зорка»
4 і 1 верасня
2-я серыя

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР
ПРОЛЕТАРЫЙ
«Часныя гукавы піль»
ПЕЦЬКА (Пецька)

Даводзіцца да ведама ўсіх гаспа-
дарчых і будаўнічых арганізацый,
што ў дрысенскай райзагот-
канторы каападдзель УНКУС
па Ленінградскай вобласці
ёсць у продажы
жэа-а вэсевае, размерам 35x35
мм, шырокай даўжынні на 3 тон
жэо-а ліставое, гаўшчынаў
з рознымі размерамі да 900 кг.,
прамакныя кавальскія горны
штыкі
і мяккі кавальскія прагумаваныя
штыкі.

За даведкамі звяртацца на адрэ-
сы: м. Дрыса БССР, Совецкая 6,
Галоўны кантор каападдзель УНКУС
па Ленінградскай вобласці

ЧКА БССР **ДЗЯРЖЦЫРК** **ПРОФІНГ-РВ**
УЦЭМП **ЦЕНТРАЛЬНЫ РАЙОН** **ТЭА-ДЖАЗ**
1 цыкл праграмы
новы склад трупы
Акробаты на матацыкле **3 НОРМ**
Дрэпрэфітчыя жывёлы **АЛЕКС**

Працяг гастролей **Дзізендорфа**
Чыстая дрэпрэфітка **(нонь сышчык)**
«завітальныя гастролі» **ВЕНЕДЗІП**
Каапад «альтмарталістаў»

ПЕПО — «коацэнтры» жывёлёр
АММІ — труп у паветры
ЗЕМГАН — японская тэатральная група
ТОМНИКОВЫ — акрабаты

Працяг матчу «Беларуская» барацьбы пал кіраўніцтвам
«Робітра» КАРНЕЛІ. Публіцы і штодзённа барацьба украінскіх і ляхаў
замародак—**Гомгорый НЕІЗВЕСТНЫЙ**

Сёння, 4 верасня, борцы 4 пары:
1 пар. **САФРОНАЎ—ДОМЕННЫЙ** 3 пар. **СЕВЕРНЫЙ—ГАРБУРЭНКА**
2 пар. **СУСТРЭЧА ДВАХ СІЛАЧОЎ** 4 пар. **НЕІЗВЕСТНЫЙ—ГАРДЗЕВУ—ПЯРШ—ШУРКАВЕЦКІ**

Перад оманьбой парадны выхад усіх парцоў у 11 г. веч.
Пачатак прадастаўлення ў 8 г. 30 м. вечара
Білеты ў рабочай касе і ў касе цырка
Дзеці да 16 год ня звяртаюць закавы са дапушчэннем

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
абвясчае набор
У ВУЗАЎСКУЮ АСПІРАНТУРУ ПРЫ БЕЛАН
па наступных спецыяльнасцях:

1. Экано ікі	3 чал.	4. Жывёлагадоўля	3 чал.
2. Гісторыя Польшчы	2 чал.	5. Мова	1 чал.
3. Яўрэйск прымет	культура 1 чал.	6. Горф	1 чал.

1. Усе падаўшыя заявы празодзяць калектыву па выбраванай
спецыяльнасці, па асноўных праблемах гістарычнага і агульна-
гуманітарнага матэрыялізма і палітэканоміі.
2. Гэрмін навучання ў аспірантуры 3 гады.
3. Аспіранты забяспечваюцца стыпендыяй 200—275 р. у месяц.
4. Аспіранты забяспечваюцца інтэрнатам.
5. За ўсімі даведкамі звяртацца ў аддзел падрыхтоўкі наву-
кова-даследчых кадраў—г. Менск, Ленінская, д. № 29-35, каб. 31

Заявы прымаюцца да 20 верасня там жа.

ЧВА прэзідэнта вядомыя
сакратар БелАН прафесар **Ч/ДЗЕНАК.**
ЧВА дырэктара аддзела падрыхтоўкі
навукова-даследчых кадраў **МАТУСЕВІЧ.**

ПРАВАВЫ інстытут пры НКЮ БССР
што прыём студэнтаў
НА ЗАВОЧНЫ СЕКТАР

Прававы інстытут працягнут да 25 верасня г.г.

На завочны сектар прымаюцца асобы маючы агульна-па-
літычную падрыхтоўку са сярэдняй школы, дасягнуўшы 18-га
довага ўзросту.
Работнікі органаў юстыцыі ЧКУС і афіцы пры ішых
моуных умовах прымаюцца ў першую тэрму

Да заявы неабходна прыклаці дакументы аб асвеце, аякету
абарану ад паводнай прафарганізацыяй, характ арыотыку і
апошняга месца работы, спраўку аб саплатані вшчы і паходжанні
дзяр фотакарты

Дырэкцыя

МЕНСКАЯ ДЗЯРЖАНІНСПЕНЦЫЯ
даводзіць да ведама, што з 3 верасня 1936
АДКРЫВАЕЦЦА ДАДАТКОВА
ДРУГАЯ КАМІСІЯ па МЕДАГЛЯД
па нова-маскоўскай вул., д. № 24

Работнікі прадуктовых і хлебных магазінаў, кіёскаў,
дзяльняных наіткаў і інш. гантлёвай сеткі, буфетаў, харчав-
рычна-заводскіх і самагужных прадпрыемстваў, сельска-
нальных прадпрыемстваў (цырульні, гасцініцы, інтэрнаты
за выключэннем тых буйных прадпрыемстваў, дзе медалі
дзіцца на месцы, праходзяць медалгяд у 1-й камісіі ў 2-й
больніцы, па **Комунальнай вуліцы.**

Работнікі сталовых і дзіцячых устаноў (яслі, дзіцячыя
дзіцячыя пляцоўкі і т. д.) праходзяць медалгяд у 2-й
вул. **Нова-Маскоўскай, д. № 24.**

Работнікі, аднесены да адной з камісій, не будуць
ў другой.

Камісія працуе штодзённа (без выхадных дзён) з 5 г.
вечара.

Ст. дзяржсаніспентар г.р. Менска РЭУТАР.

Да ведама ўсіх ВНУ тэхнікумаў, рабфакаў і шк
з мэтай забяспечання студэнтаў ВНУ тэхнікумаў
і рабфакаў спецыяльным друкам і паперай і-ц
ПРЫЁМ ПАПІСКІ
«Звязда»—журнал «Звязда», «С
Раўданасіс Артоя» журналы «Большэві Белар
Работы «калі Беларусі», «Больш друк»
працягнут да 5 верасня.
Выдавецтва «З
Белжылсаэдру